



Наша СЛОВА



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 34 (1237) 26 ЖНІЎНЯ 2015 г.

100 гадоў беларускамоўнай адукацыі новага часу

70 гадоў часопісу "Вожык"

У разнастайным шэрагу літаратурна-мастацкіх і публіцыстычных выданняў Беларусі асаблівае месца займае адзіны ў краіне ілюстраваны часопіс сатыры і гумару "Вожык", слаўная гісторыя якога пачалася ў далёкім 1941-м годзе з выхаду газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну".

Са жніўня 1945 выданне атрымала статус часопіса пад назвай "Вожык". Першы нумар выйшаў накладам у 13 тысяч асобнікаў. Выходзіў на беларускай мове, у Менску, 2 разы на тыдзень. З 1957 выдаваў "Бібліятэку "Вожыка"".

У кастрычніку 2009 "Вожык" ператварыўся ў альманах і выходзіў раз на паўгода. З 2011 года выходзіць раз у тры месяцы (штоквартальна). Да 2012 году ўваходзіў у склад РВУ "Літаратура і Мастацтва". Цяпер у складзе Выдавецкага дома "Звязда".

На старонках часопіса друкаваліся лепшыя творы беларускіх паэтаў, празаікаў (Якуб Колас, Кузьма Чорны, Міхась Лынькоў, Анаголь Астрэйка), мастакоў-карыкатурыстаў, заклікання не толькі паляпшаць настрой чытачам, але і адмысловымі сродкамі сатыры і гумару змагацца з негатыўнымі з'явамі ў жыцці грамадства. Традыцыі, закладзеныя за шматгадовую гісторыю рэдактарамі выдання (а сярод



іх - вядомыя людзі Кандрат Крапіва, Міхась Чавускі, Павел Кавалёў, Уладзімір Корбан, Аляксандар Раманаў, Валянцін Блакіт, Міхась Пазнякоў, Алесь Пісьмянкоў, Уладзімір Саламаха), працягваюцца і сёння. А побач з традыцыямі на старонках часопіса з'яўляюцца арыгінальныя аўтарскія знаходкі - ілюстра-

ныя казкі і фельетоны, вершаваныя гумарэскі, маляваныя іранескі... І ўсё гэта - на найлепшым літаратурна-мастацкім узроўні, ярка і з густам аформленае, каб кожны раз пры сустрэчы з "Вожыкам" нават самы патрабавальны чытач атрымаваў сапраўднае задавальненне.

Вікіпедыя.

100 гадоў з дня нараджэння Янкі Казекі

Янка (Іван Дарафеевіч) **КАЗЕКА** (31.08.1915, в. Кострычы Кіраўскага раёна - 03.03.2000) нарадзіўся ў сялянскай сям'і. Скончыў Любоўніцкую сям'ігодку, вучыўся ў Бабруйскім лесатэхнікуме. Працаваў шчытабойцам на дрэваапрацоўчым камбінаце (1931), інструктарам-масавіком у рэдакцыі бабруйскай газеты "За ўдарныя тэмпы" (1933-1934). Скончыў літаратурны факультэт Менскага педагагічнага інстытута (1938). Выкладаў беларускую мову і літаратуру ў Дукорскай СШ Пухавіцкага раёна.

Служыў у шэрагах Савецкай арміі (1939-1954). З 1942 г. і да канца службы - армейскім паліграфікам, выкладчыкам у ваенных навуковых установах. Цяжка паранены ў баях пад Ельняй (1941).

Працаваў у рэдакцыі газеты "Літаратура і мастацтва". Галоўны рэдактар Дзяржаўнага выдавецтва БССР (пазней "Беларусь") (1957-

1967). З 1967 г. - загадчык рэдакцыі народнай асветы і друку, намеснік галоўнага рэдактара Беларускай Савецкай Энциклапедыі (1969-1979), старшы навуковы рэдактар (1980-1991).

Першую карэспандэнцыю змясціў у "Чырвонай зменне" (1933). Як крытык у друку заявіў пра сябе рэцэнзіяй на кнігу С. Знаёмага "Біяграфія майго героя" (1935). Важнейшыя жанры творчай дзейнасці пісьменніка: крытычны артыкул, рэцэнзія, літаратурны партрэт, манаграфія, нарыс. У цэнтры ўвагі пытанні гісторыі дакастрычніцкай і беларускай савецкай літаратуры. Даследаваў прозу, байку, сатыру. Аўтар манаграфіі "Беларуская байка", крытыка-біяграфічнага нарыса "Кандрат Крапіва", кнігі "Кузьма Чорны: старонкі творчасці", зборнікаў літаратурна-крытычных артыкулаў "З невычэрпных крыніц", "На тхненне і майстэрства" і інш. Падрыхтаваў і выдаў аўтабіяграфіі беларускіх пісьмен-




нікаў: "Пяцьдзесят чатыры дарогі", "Пра час і пра сябе", "Вытокі песні".

Сябар СП Беларусі (1954), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1976). Узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені, пяццю Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Літоўскай ССР, медалямі. Заслужаны работнік культуры Беларусі (1975).

Вікіпедыя.

100 гадоў з дня нараджэння Часлава Найдзюка

Часлаў **НАЙДЗЮК** (28.08.1915, в. Бойдаты (сёння Ваўкавыскі р-н Гарадзенскай вобл.) - 28.03.1995, Пасадэн, Каліфорнія, ЗША), грамадскі дзеяч, брат Я. Найдзюка. Адвакат паводле адукацыі. Вучыўся ў Віленскай беларускай гімназіі (1927-1935). Скончыў юрыдычны факультэт Універсітэта Стэфана Баторыя (1940), чалец Беларускага студэнцкага саюза ў Вільні. Паводле палітычных перакананняў быў хадэкам. Падчас нямецкай акупацыі працаваў у Вялейцы на пасадзе міравога суддзі, узначальваў акруговую ўправу БНС. Ад лета 1944 г. - на эміграцыі ў Нямеччыне. У 1950 г. пераехаў у ЗША. Жыў у Лос-Анжалесе, узначальваў мясцовы аддзел ЗБАДК, быў прадстаўніком БККА на штат Каліфорнія. Быў жанаты з Юзэфай Брэчкай.



З мэрам Лос-Анжалеса

Вікіпедыя.

Ганненскі кірмаш у Зэльве

Свята "Ганненскі кірмаш" пачалася з раніцы ў суботу, 22 жніўся, а скончылася кірмашовай дыскаткай у 4 гадзіны раніцы ў нядзелю, 23 жніўня. Ужо не першы год у Зэльве "Ганненскі кірмаш" збірае зэльвенцаў і многіх іншых жыхароў Гарадзеншчыны, каб адпачыць, павесяліцца, нагадаць той час, калі Зэльва славілася сваім "Ганненскім кірмашом". Як сведчыць гісторыя, менавіта дзяку-

ючы кірмашу Зэльва была вядома ўсю свету яшчэ ў XVIII стагоддзі. Тагачасныя зэльвенскія кірмашы былі найбуйнейшымі ў Еўропе і саступалі па сваёй значнасці толькі знамямітым лійпцыгскім. З 2001 года "Ганненскі кірмаш" у Зэльве атрымаў новае дыханне. Раённае свята стала адным з самых масавых і жаданых для жыхароў і гасцей Зэльвеншчыны. І сёлета свята пачалося ў цэнтры Зэльвы. Пасля ўрачыстага адкрыцця яно праходзіла на цэнтральнай плошчы пасёлка. А потым кірмаш радаваў і здзіўляў зэльвенцаў і гасцей раённага цэнтра эстраднымі выступленнямі. Паралельна праходзілі конкурсы на лепшае ўпрыгожванне балконаў, на лепшую працу дэка-



ратыўна-прыкладнога мастацтва, лепшую павозку... А пад раніцу ў нядзелю, у якасці заключнага акорда, удзельнікі кірмашу былі ў захапленні ад вогненнага і пеніста-лазернага шоу, а таксама змаглі паганчыць сучасныя танцы, вальсы і мазуркі.

Барыс Баль, Беларускае Радыё Рацыя.

Вікіпедыя.

ISSN 2073-7033



Да 100- годдзя беларускай школы

У ходзе нямецкага наступлення 1915 года значная частка беларускіх зямель аказалася пад германскай акупацыяй. На акупаваных землях была арганізавана акруга Обер-Ост (Ober-Ost). Нямецкі галоўнакамандуючы ўсходнім фронтам Гіндэнбург выдаў загад пра арганізацыю школ, у тым ліку ў немцаў не выклікала прэчання адкрыццё беларускіх школ.

Першая беларуская школа ў зоне Обер-Ост была адкрыта 13 лістапада 1915 г. у Вільні на Юр'еўскай (Георгіеўскай) вуліцы, дзякуючы старанням А. Пашкевіч-Кайрыс (Цёткі) і Б. Пачобкі.



Алаіза Пашкевіч (Цётка)



Бяляслаў Пачобка

На працягу зімы 1915-1916 гг. у Вільні былі адкрыты яшчэ 5 беларускіх школ (на Антокалі, у Звярынцы - ля Знаменскай праваслаўнай царквы, Зарэччы, на Артылерыйскай і Вастрабрамскай вуліцах). Усе яны былі "аднакласавыя" (з 2-гадовага тэрмінам навучання), у якіх мелася 1-3 школьныя камплекты (дзедзілы) і адзін штатны настаўнік. Пры нямецкай фінансавай падтрымцы з кастрычніка 1916 г. па красавік 1918 г. колькасць беларускіх казённых школ у генеральнай акрузе "Беласток-Гародня" ўзрасла з 3 да 79. Аднаведна лік беларускіх школьнікаў узрос з 497 да звыш 3 тыс. Агульная колькасць беларускіх школ у зоне Обер-Ост, паводле звестак Х. Земке, дасягнула 89. Доля беларускіх школ у агульнай колькасці навучальных устаноў у зоне Обер-Ост на першую палову 1918 г. складала 6,5%, у той час як у генеральнай акрузе "Беласток-Гародня" яна ўзрасла да 21,2%. 13 лістапада 1915 г. - дзень утварэння першай беларускай школы ў Вільні - мусіць стаць днём свята беларускай школы.

Вікіпедыя.

Пачаткі беларускамоўнай адукацыі на Лідчыне

Леанід Лаўрэш

У кастрычніку 1907 г. "Наша Ніва" паведаміла, што ў Вільні хутка адчыніцца пачатковае двухкласнае вучылішча для летувісаў, а праз два месяцы павінна пачаць працаваць школа, дзе дзетак будуць вучыць таксама і беларускай мове.

У карэспандэнцыі стылізаванай пад сялянскую гутарку пад загалоўкам "3 Лідскага павета" ў газеце "Наша Ніва" на пачатку 1908 г. аўтар пад псеўданімам "Калодка" пазказаў, што сяляне ўжо добра зразумелі неабходнасць навукі для дзетак на сваёй мове: "У вадной вёсцы надумаліся мужыкі наняць настаўніка ... цяпер нам усім дрэнна, а без навучкі яшчэ горш будзе. Зямлі, брат, сваёй няшмат, дома сыны век не будуць сядзець, трэба будзе выхляцаць у свет, а як чалавек невучоны, дык бяда: усюды папыхваюць і за дурня маюць! ... Антось Кумняк (сказаў)

- Трэба нам наняць вучыцеля, ды такога, каб вучыў на нашаму, у такой мове, як самі гаворым; гэта на сам перад, а пасля хай вучыць дзяцей на польску і на расейску. Калі не будзе так, як я кажу, дык дальбог, і капейкі не дам на якога іншага вучыцеля! Я шчыра раджу наняць вучыцеля Юзіка Кавальчука: ён, браты, усюды па гарадох, усё ведае, на ўсім-усякім чытанні знаецца, а сваёй мове не іграецца, ад яе не адракаецца! Такі нам і патрэбны ...".

Той жа аўтар праз некалькі месяцаў пісаў: "Устаюць на малу беларусы на свае ногі і самі працуюць, каб падняць культуру. Толькі бядуць, што няма гдзе вучыць дзяцей, школак ў воласці толькі адна - народная, а дзяцей для навукі ў кожнай вёсцы будзе па 30, прыйдзе зіма, і вясковыя дзеці замест навукі будуць сабак ганяць ... Але мужыкі стараюцца і самі наймаюць вучыцеляў на зіму. Школкі такія добра вучаць і на руску, і на польску, і тлумачыць ім вучыцель усё ў роднай беларускай мове. Крыўда толькі дзецям у тым, што такія школкі называюць "тайнымі" і закрываюць. У 1908 гаду начальства закрыла 4 такія школкі ў Ганчарскай воласці, у вёсках Фалькавічах, Мінойтах, Песках і Заборцах, дык яшчэ 2 школкі ў Беліцкай воласці ў в. Нецяч і Чаплічы".

Як бачым, сяляне Лідчыны гатовыя былі вучыць сваіх дзяцей за свае кроўныя грошы, але расійская ўлада пераследвала непадкантрольную еў адукацыю. Газеты таго часу рэгулярна змяшчалі інфармацыю з усёй Беларусі пра закрыванне "тайных" школ і судовы пераслед іх арганізатараў.

У 1909 г. паведамлялася, што ў мястэчку Астрына Лідскага павета, "мужыкі збіраюцца адкрыць гарадзкое вучылішча" (Наша Ніва № 5, 29 (11) январа 1909). У тым жа годзе ў мястэчку Новы Двор "з вучылішчам у нас зноў бяда. Толькі наставілі новы будынак вучылішча, выходзіць, што дабрацца да яго нельга, хіба лётваючы па паветры. Зямля

перад вучылішчам належыць быццам да купца Бершчадскага, і Бершчадскі не дае ні праходу, ні праезду ў вучылішча. Судзіліся мы адзін раз аб той кавалак зямлі перад Земскім і атсудзілі зямлю ад Бершчадскага. А на з'ездзе зноў нашы пісар і старшыня паехалі без сведкаў і папераў, Бершчадскі і выіграў, і цяпер хоча за кавалак зямлі даўжыні 14 сажняў і шырыні 10 саж. - 300 руб. Старшыня маніцца падаць яшчэ ў губернскае прысутствіе" (Наша Ніва № 31-32, 6 (19) аўгуста 1909).

У вёсцы Фалькавічы пастаноўка справы народнай адукацыі збольшага задавальняла сялян: "В. Фалькавічы, Лідскага павета, Ганчарскай воласці. Ёсць у нас вучылішча Любарскага абшчэства. Усе нашы сяляне цешацца і з вучылішча, і з вучыцеля, каторы вельмі добра абходзіцца з дзеткамі. Не саўсім толькі задаволены каталікі тым, што ім прыходзіцца вучыцца на расейску. Хаця ўсе тут беларусы, але цёмныя людзі хочучь вучыцца пацяроў не на беларуску, а на польску, бо думваюць, што як каталік, то ўжо і палякам стаўся" (Наша Ніва № 12, 18 (31) сакавіка 1910.).

Але моўнае пытанне сялянская грамада магла вырашыць па сваім разуменні, бо беларуская мова задавальняла ўсіх: "У Лідскім павеце гаспадары пачалі кратацца каля прасветы сваіх дзетак. У адной вёсцы зрабілі прыговор аб вучылішчу, але аглядзіліся, што ў гэтым вучылішчу адразу вучаць на расейску, дык першы год дзеці толькі час трацяць, бо дрэнна разумеюць гэту мову, вось і сяляне надумалі з самых пачаткаў вучыць сваіх дзяцей дома. Нанялі такога вучыцеля, каторы ўмее добра іхнюю беларускую родную мову, і пераканаліся, што гэтак шмат болей карысці для дзяцей, бо ім усё што вучыцель да іх кажа, зразумела, і пасля ў школе ляхчэй вучыцца" (Наша Ніва № 13, 25(7) сакавіка 1910).

Пра прагу сялян даць адукацыю дзецям пісаў народны карэспандэнт пад псеўданімам "Тутэйшы" з толькі што адбудаванага пасля пажару мястэчка Беняконі: "У нашым народным вучылішчу было заўсёды ня больш 50-60 вучняў, а ў гэтым годзе ўсе сунуліся да навукі, і ўжо вучанікоў больш 100 і яшчэ просіяцца, але не прымаюць. На гвалт патрэбна тут двухкласнае вучылішча, але ніхто аб гэтым не дбаець" (Наша Ніва № 50, 15 (28) лістапада 1911).

Ахвочых вучыцца і насамерч было болей, чым маглі прыняць школы, нейкі "А.С." пісаў з Бутрыманаўскага Лідскага павета (цяпер Літва): "... асвета сялян тут на вёсках ідзе не праз школы, бо ўрадавая школа ўсяго адна на цэлую воласць - і воласць не малую. Хадзіць у тую школу ня кожнаму спадручна, ды і школа мала: усе месяцы заняты, а жадаючых навукі шмат, дзеля гэтага сяляне прымушаны самі вучыць сваіх дзяцей і вучаць: бо уцямілі

патрэбу навукі. Усюды добра граматнаму - ці дзе паехаў, ці пайшоў. Чытаць умеюць ня толькі мужычны але і ўсе блізка кабеты, кабеты ж і вучаць чытаць дзяцей, сабраўшы па якіх 2-3, - больш ня можна, бо пацягнуць... Галоўная мэта гэтай навукі чытанне на малітоўніку. На малітоўніку дзеці і чытаць вучацца, ён і астаецца ў іх на заўсёды адзінай літаратурай, якую чытае тутэйшы грамадзяц. Гэтыя кніжкі малітоўнікі, друкаваны ў польскай мове і дзеля гэтага прывык тутэйшы беларус вучаць сваю веру з польскай мовы. А праз цемнату сваю ён веру лічыць за нацыянальнасць і дзеля гэтага называе сабе палякамі. І гэта адбіваецца на жыцці" (Наша Ніва № 2, 13 (26) студзеня 1912).

Як бачым, на пачатку XX ст., неабходнасць адукацыі ўжо была ўспрынятая сялянамі Лідчыны як адзін з галоўных фактараў жыццёвага поспеху сваіх дзяцей. Так сама пачала ўсведамляцца неабходнасць і мэтазгоднасць вучобы менавіта на роднай мове.

Пачалася Першая сусветная вайна.

Немцы увайшлі ў Ліду 22 верасня 1915 г.

На акупаваных землях была арганізавана акруга Обер-Ост (Ober-Ost). Лідскі павет для больш надзейнага кантролю за тэрыторыяй быў падзелены на чатыры меншыя: Лідскі, Радуньскі, Васілішскі і Шчучынскі.

Першая беларуская школа ў зоне Обер-Ост была адкрыта 13 лістапада 1915 года ў Вільні на Юр'еўскай вуліцы дзякуючы намаганням нашай зямлячкі А. Пашкевіч (Цёткі) і Б. Пачобкі.

На пачатку сакавіка 1916 года газета "Гоман" паведаміла, што нямецкі галоўнакамандуючы ўсходнім фронтам Гіндэнбург выдаў загад пра арганізацыю школ. Сярод іншага ў дакуменце гаворыцца: "Беларуская мова, як адменная ад расейскай, дапускаецца да ужытку без ніякіх перашкод. Аб навучы рэлігіі скажана, што яна павінна выкладацца ў матчынай мове вучняў, - значыць, у тэй мове, у якой бацькі гавораць з дзяцямі" (Гоман № 8, 10 марса 1916).

Найважнейшай праблемай быў недахоп настаўнікаў, большай часткаю мабілізаваных ці эвакуяваных у Расію. Аднак беларусы скарысталіся з загаду Гіндэнбурга, і ў лістападзе 1916 года газета паведаміла, што ў Лідзе "для тутэйшых настаўнікаў і настаўніц наладжаны педагагічныя курсы. На іх навуцы рэлігіі скажана, што яна павінна выкладацца ў матчынай мове вучняў, - значыць, у тэй мове, у якой бацькі гавораць з дзяцямі" (Гоман № 79, 14 лістапада 1916.).

Улады Обэр-Оста прынялі рашэнне адкрыць беларускую настаўніцкую семінарыю ў Свіслачы, дзе на месячных курсах павінны былі атрымаць падрыхтоўку новыя кадры. Цяжка аказалася знайсці выкладчыкаў, таму заняткі ў семінарыі пачаліся толькі

15.10.1916 і працягваліся да 15.11.1918. Дырэктарам семінарыі быў анямечаны сілезец Бэндзеха, а выкладчыкамі Б. Пачобка і Квяцінскі, часова - прафесар Рудольф Абхт з Уроцлаўскага ўніверсітэта. У выніку тут атрымалі падрыхтоўку 144 настаўнікі беларускіх школ.

У Свіслачы вучылася і моладзь з Лідчыны: "У тутэйшай беларускай вучыцельскай семінарыі навукі ідуць поўным ходам. Работа ідзе ахвоча, бо ўсе курсісты - гэта шчырыя беларусы, сыны беларускай вёскі, з'ехаўшыся з розных воласці: з-пад Васілішака, Плянт, Гродна, Беластока і г. д. Хаця курс навук толькі трохмесячны, аднак пры акуратна наладжанай рабоце яго праходзяць як мае быць, і ў снежныя месяцы вучні пачынаюць практыку ў адкрытай пры семінарыі пачатковай беларускай школе. У семінарыі варункі навукі надта выгядныя. Вучні жывуць у самой семінарыі і маюць тут поўнае ўтрыманне. Кормяць добра: на абед ёсць мяса, а на вечару даюць гарачую страву. І за гэта - разам з патай за вучэнне - бяруць з іх у месяц 41 марку, за ўвесь курс - 123 маркі. Гэтыя грошы лёгка можна сабраць кожная вёска ці грамада і за гэта можна выхаваць сабе свайго настаўніка - аднаго паміж сваіх сыноў, абы ён скончыў народную школу. І лютася курс навукі будзе закончаны і пачнецца новы курс, на каторы можна запісацца. Хай жа людзі загадзя падумаюць аб тым, каб сваіх дзяцей выправіць на навукі і гэтак зусім невялікім коштам даць ім матчынасць зарабіць сабе на хлеб і служыць свайму народу" (Гоман № 85, 5 снежня 1916).

На пачатку 1917 года паведамлялася пра новы набор у семінарыю: "Запісвацца на новы трохмесячны курс у Свіслацкай Беларускай Вучыцельскай Сэмінарыі, каторы пачнецца 1 лютага, трэба ў Вільні не пазней за 10 студзеня ў Stadschulrata, Дамініканская 3, пакой 55. Варункі навукі: за навучанне - 5 марак у месяц, за поўнае ўтрыманне - 36 м., разам 41 м. у месяц і за ўвесь курс 123 м. Плаціць можна памесячна - напярэд. Хто хачеў бы ехаць вучыцца з вёскі, можа заявіць аб гэтым у сваім Крэйсамце (Kreisamt - павет), дзе яму дадуць усе патрэбныя ведамасці" (Гоман № 2, 5 студзеня 1917 г.).

Першай афіцыйнай беларускай школай на Лідчыне была школа ў вёсцы Збляны. У 1914 годзе ў Зблянах згарэў будынак старой школы і да пачатку Першай сусветнай вайны сяляне атрымалі страхоўку ды купілі будаўнічыя матэрыялы. Пры канцы 1915 года новы будынак быў пабудаваны, а вяскуўцы, скарыстаўшыся сваім правам, адкрылі беларускую школу. Яна існавала тут да сярэдзіны 1920-х гг. (Беларуская Ніва. № 17 (30), 27 лютага 1926 г.).

У 1923 г. дзейнасць найстарэйшай на Лідчыне беларускай школы ў Зблянах была прыпынена. "Усе нашыя

людзі былі рады, што дзеці неж шыйка навучаліся і чытаць, і арытмэтыкі. Але хутка зварылася няшчасце: нашага вучыцеля інспэктар Лідскага павету, пан Вайтовіч прымусіў паехаць на польскія курсы ў Кракаў, а другога вучыцеля-беларуса на яго месца не прызначыў, і замёрла наша беларуская школа" (Наш Сьцяг № 3, 13 чэрвеня 1923).

Вясной 1925 г. жыхары вёскі Збляны падпісалі да павятовага школьнага інспектара дэкларацыю за беларускую школу, а потым не гледзячы на ціск, дружна патрабавалі свайго (Беларуская Ніва № 17 (30), 27 лютага 1926.). Тады ўлады вырашылі перанесці будынак зблянскай школы ў Беліцу. Сяляне, высілкамі якіх гэтая школа будавалася, пісалі пратэсты ў Міністэрства асветы і да мясцовых уладаў. Аднак адказу не атрымалі. У лютым 1926 г. "ад староства прыехалі тэхнікі ўжо разбіраць гэты будынак. На дамаганьне кіраўнікоў разбору, каб сяляне далі рабочыя і падводы, усе жыхары в. Збляны катэгарычна адмовіліся і на сходах вырашылі зрабіць яшчэ аднаведныя крокі, каб уратаваць з такім трудом збудаваны іхнімі рукамі для сваіх дзетак школу, для чаго праз дэлегацыю зьявіліся да Пасольскага Клубу Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады аб атрыманні іх дамаганьняў" (Беларуская Ніва № 15(28), 24 лютага 1926).

Па справе школы дэлегацыя зблянскіх сялян адмыслова сустралася ў Вільні з беларускім паслом у Сойм Сымонам Рак-Міхайлоўскім, які як раз у гэты час лясчыўся ў Вільні. Рак-Міхайлоўскі, не могучы асабіста выехаць у Варшаву, 17.01. 1926 г. даслаў тэлеграму ў міністэрства Асветы і Унутраных спраў гэтак зместу: "Назначаны праз Лідскага Старасту супраць волі гміннай рады воіт Беліцкай гміны Вадэйка пад намовамі ксяндза з фальварку Нявечыя проці волі ўсяе люднасці пераносіць з дазволу Старасты школьны будынак, збудаваны мяйсцовай люднасцю з вёскі Збляны да мястэчка Беліца Лідскага павету. Пратэстуючы проці бяспраў і пазвалчання праваў беларускай люднасці, праішу аб безаглядным затрыманні разборкі будынку да часу належнага вырашэння гэтае справы паводле скаргі сялян вёскі Збляны, перасланай Беларускаму Клубам да Міністэрства Асветы ў красавіку леташняга году.

Рак-Міхайлоўскі, дэпутат" (Беларуская Ніва №17(30), 27 лютага 1926).

Абараніць сваю школу беларускія сяляне не змаглі.

13 лістапада 1925 г. па усёй Заходняй Беларусі беларуская грамадскасць святкавала 10-я ўгодкі існавання беларускай школы (Жыццё Беларуса №18, 7 лістапада 1925).

Сёлета мы можам і павінны годна адсвяткаваць 100-гадовы юбілей першай афіцыйнай беларускай школы на Лідчыне.



Прозвішчы Беларусі. Частка IV. Найменні знакамітых людзей (наводле беларускага друку)

(Працяг. Пачатак у папяр. нумары.)

Кашуцікі (Эдвард К.) - вытвор з фармантам **-скі (-цікі)** ад антрапоніма *Кашута* і значэннем 'нашчадак названай асобы' або як шляхетнае ўтварэнне: *Кашут-скі - Кашуцікі*. ФП: *кашута* ('перхачь' - Слоўнік народнай мовы Зэльвеншчыны) - *Кашута* (мянушка, затым прозвішча) - *Кашуцікі*.

Квасоўка (Ганна К.) - семантычны вытвор ад апелятыва *квасоўка* 'квас грушавы' (*квас-оўка*).

Кебіч (Станіслаў К.) - вытвор з суфіксам бацькаймення **-іч** ад антрапоніма *Кеба* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Кеб-іч*. ФП: *кеба* ('здольнасць, уменне' (украінск.) - *Кеба* (мянушка, затым прозвішча) - *Кебіч*.

Кім / Кіма (Барыс К.) - семантычны вытвор ад апелятыва *кіма* ('сноп бобу, гароху, саломы' (Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак).

Красней (Віктар К.) - семантычны вытвор ад апелятыва *красней* 'прыгажун' (ад *краса - красны - красн-ей*; параўнаем: *красько* 'чырвоначокі здаравяк' (Слоўнік народнай мовы Зэльвеншчыны).

Кудырычкі (Кастусь К.) - семантычны вытвор ад апелятыва *кудыр-чык* 'дзежачка' (Матэрыялы да слоўніка Магілёўшчыны).

Кухта (Адам К.) - семантычны вытвор ад апелятыва *кухта* 'кухар'. Слоўнікі падаюць вытвор ад гэтага слова *кухцік* 'кухарчык' (= руск. поварёнок (БРС - 88).

Лавейка (Стэфан Л.) - семантычны вытвор ад апелятыва *лавейка*, які матывуецца двума словамі: *лава - лав-ейка* (памян.-ласк.) і *лавіць - лавейка* 'той, хто ловіць' (параўнаем: *варажыць - вараж-эйка, сячы - сячэйка, туляцца - тулейка* (П. Сцяцко. Беларускае народнае словаўтварэнне).

Лазавік (Пётр Л.) - семантычны вытвор ад апелятыва *лазавік* 'той, хто знаходзіцца ў лазе, лазняку', ці 'тое, што зроблена з лазы'. Або: *Лазавік* 'міфічная істота' (як і *Дамавік, Лесавік* і пад.).

Лазеза (Ніна Л.) - семантычны вытвор ад апелятыва *лазеза* 'чалавек з аляпаватым шырокім тварам, асабліва з шырокім носам', 'непрыгожы' (дэрыват ад *лапа: лап-еза*).

Латушка (Павел Л.) - семантычны вытвор ад апелятыва *латушка* 'невялікая гліняная місачка з загнутамі ўнутр краямі', 'місачка з дрэва'.

Лаша (Галіна Л.) - семантычны вытвор ад апелятыва *лаша* 'жарабя'.

Лепешанкоў (Алег Л.) - форма прыметніка з суфіксам **-оў** ад антрапоніма *Лепешанко* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Лепешанк-оў*. ФП: *лепеш* ('праснак') - *Лепеш* (мянушка) - *Лепеш* (прозвішча) -

Лепешанка (> *Лепешанко*) 'нашчадак Лепеша' (з суф. **-іч/-анк**) - *Лепешанкоў / Лепешанкаў*.

Лесік (Адам Л.) - семантычны вытвор ад апелятыва *лесік* 'невялікі лес; лясок'. Ад гэтага антрапоніма магла ўзнікнуць і форма *Лёсік* (Параўн.: *Лёвін і Лёвін* - ад *Лёва* (< Лявон, Леў).

Ліmanoўскі (Канстанцін Л.) - вытвор з фармантам **-оўскі/-скі** ад тапоніма *Лімоны / Лімонаўка* і значэннем 'народзінец, жыхар названай мясціны, паселішча': *Ліман-оўскі і Ліmanoўскі*.

Лован (Сідар Л.) - семантычны вытвор ад апелятыва *лов-ан* 'той, хто ўдзельнічае ў ловах' (утварэнне: *ловы-лован*).

Лугоўскі (Сяргей Л.) - утварэнне з фармантам **-оўскі** ад тапоніма *Лугі* і значэннем 'народзінец, жыхар названай мясціны, паселішча': *Луг-оўскі*.

Ляпеш (Іван Л.) - семантычны вытвор ад апелятыва *ляпеш* 'праснак'. Ад асновы гэтага слова і дэрываты *Ляпешаў* (> *Лепешаў*), *Ляпешкаў* і інш. Гл. *Лепешанкоў*.

Ляўкоў (Эрнест Л.) - форма прыметніка з прыналежным суфіксам **-оў** ад антрапоніма *Ляўко* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Ляўк-оў*. ФП: *левы* ('размешчаны з таго боку цела, дзе знаходзіцца сэрца', а таксама 'ўвогуле размешчаны з гэтага боку', а таксама 'пра пабочны або незаконны заробак') - *Ляўко* ('ляўша', 'злodeй') - *Ляўко* (мянушка) - *Ляўко* (прозвішча) - *Ляўкоў*.

Мадзейка (Адам М.) - семантычны вытвор ад апелятыва *мадзейка* 'той, хто жыве ў цяжкіх умовах' (*мадзець - мадзейка*).

Мадзейкін (Ігар М.) - вытвор з суфіксам прыналежнасці **-ін** ад антрапоніма *Мадзейка* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Мадзейк-ін* (гл. вышэй: *Мадзейка*). Некаторыя намінацыі змяняюць форму гэтага прозвішча на *Мадэйкін* (паводле *моды*?!).

Маланя (Еўдакія М.) - уласнае асабовае жаночае імя набыло ролю прозвішча. Як і *Кузьма, Барыс* (> *Борыс*) і пад.

Малец (Яраслаў М.) - семантычны вытвор ад апелятыва *малец* 'малады чалавек, хлопец' (утварэнне *мал(ы)-ец*), параўнаем рус. *мальш* (*мальш*).

Мальцаў (Аляксандр М.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам **-аў** ад антрапоніма *Малец* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Маль-цаў*. Прыплюсоўванне суфікса **-оў(-аў,-еў)** - нярэдкаснае ў афіцыйных зносінах з расійскамоўным людзям (войскі, служба ў адпаведных установах Расіі і пад.). Ёсць нямала сведчанняў, калі беларусаў рабілі расіянамі: *Маішэраў* (< *Маішэра*), *Мазураў* (< *Мазур*), *Кісялёў* (< *Кісель*), *Краўцоў* (< *Кравец*) і пад.

Мамоніч (Эдвард М.) - вытвор з суфіксам бацькаймення **-іч** ад антрапоніма *Мамоня* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Мамон-іч*. ФП: *мама* ('маці') - *мамоня* (экспр. з суфіксам **-оня**) - *Мамоня* (мянушка) - *Мамоня* (прозвішча) - *Мамоніч*.

Мармыль (Сцяпан М.) - семантычны вытвор ад апелятыва *мармыль* 'буркун, заўсёды незадаволены чалавек' (Насовіч І.).

Марцэвіч (Люба М.) - вытвор з суфіксам бацькаймення **-эвіч** ад антрапоніма *Марац* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Марц-эвіч*. ФП: *марац* ('сакавік-месяц', а таксама 'час маршавання', 'той, хто маршуе'; параўн.: *марцовы кавалер* 'стары валацуга, які любіць заляцацца да жанчын') - *Марац* (прозвішча) - *Марцэвіч*.

Маслыка (Георг М.) - семантычны вытвор ад апелятыва *маслыка* 'той, хто любіць масліць - намазваць вялікай колькасцю масла' (утварэнне *масл-ыка*, параўнаем *хадыка* (< *хада, хадзіць*), *грамыка* (< *грымець*). Або як паралельнае найменне да антрапонімаў *Масла, Маслюк*.

Меляшчэня (Аляксандр М.) - вытвор з фармантам **-эня** ад антрапоніма *Мялешка* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Меляшч(к/ч)-эня*. ФП: *Емельян* (імя) - *Мелех - Мялешка - Меляшчэня*.

Мігун (Іван М.) - семантычны вытвор ад апелятыва *мігун* 'тое, што маргае ("мігае"): святлафор, маяк і пад.'. Або ўтварэнне ад *мігі* ('жэсты') - *мігун* 'чалавек - (нямы), які разумее мігі, карыстаецца імі'.

Мірончык (Ягор М.) - вытвор з суфіксам **-чык** ад антрапоніма *Мірон* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Мірончык*. Або як ласк. да *Мірон*. Не выключаны і семантычны вытвор ад *мірончык* (*мірон*) 'рыба сямейства карпавых'.

Міхно (Уладзімір М.) - гутарковая форма кананічнага імя *Міхал* набыла ролю прозвішча.

Мокуць (Іван М.) - семантычны вытвор ад апелятыва *мокуць* 'забалочанае месца' (Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак).

Мсціславец (Раман М.) - вытвор з суфіксам **-ец** ад тапоніма *Мсціслаў*, *Мсціслаў* і значэннем 'народзінец, жыхар названнага паселішча': *Мсціславец*.

Мякіш (Ніна М.) - семантычны вытвор ад апелятыва *мякіш* 'мяккая частка печанага хлеба'; мякаць'.

Налепка (Ніна А.) - семантычны вытвор ад апелятыва *налепка* 'нітка, парваная і прыпраная зноў' (Л. Шаталова. Беларускае дыялектнае слова).

Наскавец (Фёдар Н.) - вытвор з суфіксам **-ец** ад тапоніма *Наскава* і значэннем 'народзінец, жыхар названнага паселі-

шча': *Наскавец*. ФП: *нос* ('орган нюху, які знаходзіцца на твары чалавека або мордзе жывёлы') - *наско* ('насаты чалавек, насач') - *Наско* (мянушка, затым прозвішча) - *Наскоў* ('нашчадак асобы *Наско*', з суф. **-оў**) - *Наскавец - Наскавец*.

Наскоў (Ігар Н.) - форма прыналежнага прыметніка з суфіксам **-оў** ад антрапоніма *Наско* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Наск-оў*. Гл. *Наскавец*.

Падлінская (Зоя П.) - вытвор з фармантам **-ская** ад тапоніма *Падлінка* і значэннем 'народзінец, жыхарка названай мясціны, паселішча': *Падлінская*. ФП: *ліпа* (дрэва) - *Ліны* (тапонім) - *Падліны* (тапонім) - *Падлінская*.

Падрэз (Іван П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *падрэз* ('няпоўнаасцо кастрыраваны жарабец, кныр' (Матэрыялы да слоўніка Магілёўшчыны).

Палубінскі (Васіль П.) - вытвор з фармантам **-інскі** ад тапоніма *Палуба* і значэннем 'народзінец, жыхар названай мясціны, паселішча': *Палубінскі*. ФП: *палуба* ('гарызантальнае перакрыццё ў корпусе судна') - *Палубы* (тапонім) - *Палубінскі*.

Пальчынінскі (Аляксандр П.) - вытвор з фармантам **-ынскі** ад антрапоніма *Пальчык* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Пальч(ык)-ынскі*. Або дэрыват ад тапоніма *Пальчыці* ці *Пальцыці* і значэннем 'народзінец, жыхар названай мясціны, паселішча': *Пальчынінскі*.

Пастаялка (Ніна П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *пастаялка* ('адстоенае малако з вяршкамі, знятымі з верхняй яго часткі', або 'кватарантка'.

Пацей (Іпацій П.) - гутаркова-народная форма кананічнага імя *Іпатый* (*Іпат, Пацей, Пацейка* і інш.) набыла ролю прозвішча.

Перапяліца (Іван П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *перапяліца* - адэквата нармаванага *перапёлка* 'маленькая палявая пералётная птушка сямейства фазанавых з завостранымі крыламі і кароткім хвостам'. Першасна - вытвор з суфіксам **-іца** ад *перапел* (< рус. *перепел*) і значэннем 'самка перапела'.

Пісарык (Адам П.) - вытвор з суфіксам **-ык** ад антрапоніма *Пісар* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Пісар-ык*. Або семантычны вытвор ад апелятыва *пісарык* 'памочнік пісара' ці экспрэсіў ад *пісар*.

Плаке (Федар П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *плака* (рэконструяванага пад мужчынскі род - (без фіналі **-а**) 'плаксун - хто многа і часта плача ці скардзіцца на свой лёс, стан'.

Польнека (Ніна П.) - вытвор з фармантам **-енька** ад антрапоніма *Пол* (< *Полей* <

Полен) і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Пол-енька*. Або семантычны вытвор ад апелятыва *поленька* (*пол* (*е-енька*; як і *рэчанька*) 'поле' (фалькл.-экспрэсіўнае).

Пракаціоў (Фёдар П.) - вытвор з суфіксам прыналежнасці **-оў** ад антрапоніма *Пракапец* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Пракаці-оў*. ФП: *Пракоп* (імя) - *Пракапец* ('нашчадак яго', суф. **-ец**) - *Пракаціоў*.

Прамасовіч (Ян П.) - вытвор з суфіксам бацькаймення **-овіч** ад антрапоніма *Прамас* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Прамас-овіч*. ФП: *Пратас* (< *Протасій* - даўнейшае імя) - *Пратасавіч - Прамасавіч*.

Прыгода (Павел П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *прыгода* 'нечаканы выпадак', 'нежаданая, непрыемная, небяспечная для каго-небудзь падзея', 'тое, што парушае звычайны парадак чаго-небудзь', а таксама 'патрэба'.

Прычэпна (Ян П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *прычэпна* 'той, хто звычайна чапляецца, прыдзіраецца'; 'прыдзіра'.

Пузей (Іван П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *пузей* 'пузаты чалавек, пузач' (утварэнне: *пуз-ей*; як і *пуз-ач*).

Пац (Станіслаў П.) - скарачанае форма кананічнага даўнейшага імя *Іпатый* (бытавала ў 16-18 стагоддзях у формах *Іпат, Пацей, Пацейка, Пац, Пацка, Пацай, Пацэй, Пацэйка, Пацыян* і інш. (М.В. Бірыла), якая набыла ролю прозвішча.

Пушка і Пушко (Андрэі П., Якаў П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *пушка*, які мае розныя значэнні: 1) агнястрэльная зброя, 2) каробка ('невялікая скрынка (з картону, дрэва, пластыку і пад.), а таксама 'такія ж скрынка з якім-небудзь таварам, наборам прадметаў'. Для адмежавання прозвішча ад апелятыва звычайна першае набывае канцавое **-о**: *Пушко*. Антрапонім можа матывавацца і прыметнікам *пушысты* і быць вытворам ад яго з фармантам **-ко**: *пушко - Пушко*.

Пянткоўскі (Адам П., Каспар П.) - вытвор з фармантам **-оўскі** ад тапоніма *Пёнтыкі* і значэннем 'народзінец, жыхар названай мясціны': *Пянтк-оўскі* (этымон *пёнты* < польск. *piaty* 'пяты').

Пячкур (Іван П.) - семантычны вытвор ад апелятыва *пячкур* 'невялікая рачная рыба сямейства карпавых', а таксама 'пячнік'.

Рабей (Абрам Ф.) - семантычны вытвор ад апелятыва *рабей* 'рабін' (Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак).

Рагін (Андрэй Р.) - вытвор з прыналежным суфіксам **-ін** ад антрапоніма *Рага* і значэннем 'нашчадак названай асобы': *Раг-ін*. ФП: *рага* ('стру-

меньчык чаго-небудзь вадкага на якой-небудзь паверхні') - *Рага* (мянушка) - *Рага* (прозвішча) - *Рагін*.

Рагоза (Міхал Р.) - семантычны вытвор ад апелятыва *рагоза* 'від балотнай расліны: сітнік, рагожа', а таксама 'рагачы, рагачцё' (утварэнне: *рог-оза*).

Ражына (Антаніна Р.) - семантычны вытвор ад апелятыва *ражына*, які матывуецца дваяка: 1) 'ветка ружы' (рас. *роза* => *рож(з/ж)-ына*. 2) вялікая *рага* ('струмень вадкасці на якой-небудзь паверхні').

Разумок (Антон Р.) - семантычны вытвор ад апелятыва *разумок* (іран.) 'мудрэц, хітрац' (утварэнне з памянш. суфіксам **-ок** ад *розум: разумок*).

Рыбіцкая (Алена Р.) - вытвор з фармантам **-ская** ад тапоніма *Рыбіца* і значэннем 'народзінец, жыхарка названай мясціны, паселішча': *Рыбіцкая - Рыбіцкая*.

Рэмсь (Антон Р.) - семантычны вытвор ад апелятыва *рэмсь* 'горны стрыж' (птушка).

Сапега (Аркадзь С.) - семантычны вытвор ад апелятыва *сапега* 'той, хто сапе - цяжка дахаючы, утварае гукі з прывістам' (утварэнне з рэдкаўжыв. фармантам **-ега: сап-ега; параўнаем *чапега* (*чапаць - чапега*). Параўн. слоўнікавае *сап* 'гукі сапення, цяжкага дыхання'. Ад *сап* з выкарыстаннем фарманта **-ега** таксама ўзнікла вытворнае слова *сапега* для абзначэння хваравітага чалавека, якому ўласцівы *сап* - 'цяжкое дыханне, з сапеннем'.**

Сівец (Наталля С.) - семантычны вытвор ад апелятыва *сівец* 'шматгадовая травяністая расліна сямейства злакаў з цвёрдым шчцінападобным сцяблом, якая сустракаецца на дрэннай пашы, лузе'.

Сіеуч (Андрэй С.) - семантычны вытвор ад апелятыва *сіеуч* 'млекакормная жывёліна сямейства вушатых цюленяў'.

Січ (Іван С.) - семантычны вытвор ад апелятыва *січ* 'паўночная праснаводная (прамысловая) рыба сямейства ласасёвых'.

Сігалоў (Кузьма С.) - семантычны вытвор ад апелятыва *сігалоў* 'рыба сямейства ласасёвых', а таксама 'час, калі *сігі* лепш ловяцца і бываюць большымі'.

Сіняўскі (Алег С.) - вытвор з фармантам **-скі** ад тапоніма *Сіняўка* і значэннем 'народзінец, жыхар названнага паселішча': *Сіняў(ка)-скі*.

Скарга (Пётр С.) - семантычны вытвор ад апелятыва *скарга* 'выражэнне незадаволенасці, нараканне з прычыны пэўных непрыемнасцяў, болю і пад., а таксама афіцыйная заява пра незаконнае дзеянне пэўнай асобы ці ўстанова'.

(*Заканчэнне ў наст. нумары.*)

Вішваем сяброў ТБМ, якія нарадзіліся ў верасні

Анацка Лявон Яўгенавіч
Анісім Алена Мікалаеўна
Анішчанка М. І.
Арэх Мікалай Уладзіміравіч
Асіпенка Аляксандр Георг.
Багдановіч Алена Іванаўна
Барада Людміла
Барадаўкіна Ірына Сяргеёўна
Баран Павел
Баршчун Валянціна Дзмітр.
Баршчэўская Алеся
Барысенка Аляксандр Анат.
Барэйка Юры Мікалаевіч
Батура Людміла Віктараўна
Баярэвіч Ксенія Аляксандр.
Белакоз Алеся
Бізгень Людміла
Блажэй Дзмітры Сяргеевіч
Бондар Юлія Сяргеёўна
Бубновіч Ніна
Булатава Зоя Міхайлаўна
Булаўская Марына
Булыга Анастасія
Ваніслаўчык Дзмітры
Варановіч Крысціна
Васілеўскі Валянцін
Васільева Галіна Іванаўна
Васілючак Міхаіл Вікенцьевіч
Вінакурава Кацярына
Войніч Вікторыя Іосіфаўна
Волкаў Міхаіл Уладзіміравіч
Вочка Ірына Пятроўна
Высоцкая Таццяна Валянцін.
Вяргей Валянціна Сяргеёўна
Габрусевіч Сяргей
Гадзюка Юрась Аляксандр.
Гайдучэнка Алег Сяргеевіч
Галубовіч Зміцер
Галынкова Альбіна Валер'еўна
Ганачарова Наталля Анатол.
Ганчар Марыя Іосіфаўна
Гарбузова Аліна Канстанцін.
Гідлеўская Людміла
Гілевіч Ніл Сымонавіч
Грыб Мечыслаў Іванавіч
Грынько Вольга Ігараўна
Гуржоў Алеся Уладзіміравіч
Данілюк Алег Іванавіч
Даўгашэй Франц
Дземідовіч Андрэй
Дземянцей Наталля Ермал.
Дзіско Уладзімір Антонавіч
Дзмітрыева Зося
Дзягілеў Лявон
Дзям'яненка Ванда Баляслав.
Дранец Алена
Дробыш Алёна Сяргеёўна
Дрык Юлія
Дубоўская Кацярына
Дуганаў Алег Міхайлавіч
Дэц Аксана Аляксандраўна
Еўстрагоўскі Уладзімір Парф.
Ехілеўская Кацярына Леанід.
Жбанкова-Стрыганкова
Вікторыя Генадзьеўна
Жолудзеў Анатоль Пятровіч
Жук Мікалай Мікалаевіч
Жукоўскі Барыс
Жылач Таццяна Міхайлаўна
Жышкевіч Людміла
Зайка Антаніна Іванаўна
Занкевіч Зміцер Сяргеевіч
Збірэнка Алена
Зімін Мікалай Васільевіч
Зяновіч Ганна Аляксандраўна
Іванова Вольга Аляксандраўна
Івашка Ірына Алегаўна
Івашкевіч Іна

Ісаевіч Наталля Анатольеўна
Ісенава Марыя
Ісмаілава Тамара Якаўлеўна
Казак Мікалай Мікалаевіч
Казлоўская Іна Іосіфаўна
Каладынская Вольга Эдвард.
Калбасіна Ірына
Канановіч Алена
Кандраценка Артур Сяргеевіч
Кануннікаў Дзмітры Сярг.
Капусціна Святлана Валянцін.
Карпека Андрэй Валер'евіч
Карповіч Сямён Іванавіч
Карценька Алена
Карэнька Зінаіда Іванаўна
Кашчэў Алеся
Квандзель Таццяна Уладзімір.
Кіенка Генадзь
Кляўцэвіч Іван Віктаравіч
Колас Уладзімір Георгіевіч
Корбут Віктар Андрэевіч
Котчанка Уладзімір
Коўзель Ян Уладзіміравіч
Кошчанка Уладзімір Алякс.
Краснагір Аляксей Рыгоравіч
Краўцоў Андрэй
Краўчанка Ала
Крот Кацярына Міхайлаўна
Круглік Юлія Віктараўна
Крэнц Максім
Кудзелька Віктар Яўхімавіч
Кузьміна Галіна
Кузьміч Вольга Аляксандр.
Купчык Мікола
Курган Дзяніс Аляксандравіч
Курдзя Антаніна Юр'еўна
Курдо Антон Васільевіч
Лагун Таццяна
Лазко Любоў Іванаўна
Лапухова Часлава Ігараўна
Лапцік Валянціна
Ліпскі Міхаіл Аляксандравіч
Лісай Уладзімір Аляксеевіч
Літвін Уладзімір
Ліхашэст Макара Васільевіч
Ліцьвінчук Алена
Лобан Ірына Фёдараўна
Лужкоўская Юлія Юр'еўна
Лукашэнка Любоў Яўгенаўна
Лунёва Настасся
Лызо Дзмітры Сяргеевіч
Лысюк Марыя
Ляшкевіч Сяргей Іосіфавіч
Малочка Таццяна
Маляўка Андрэй Фёдаравіч
Мандрык Канстанцін Алякс.
Марзалюк Ігар Аляксандравіч
Маркелаў Валер Анатольевіч
Марозаў Валеры Уладзімір.
Марук Мікалай Анатольевіч
Марцінкевіч Ганна
Масла Марыя
Мацкевіч Васіль Васільевіч
Мацулеў Мікалай Пракопавіч
Мельнікава Зося Пятроўна
Мельнікаў Мікалай Аляксеев.
Міхайлоўская Вікторыя Люд.
Міхайлоўская Вольга
Міхалькова Алена
Мудрова Таццяна
Мудроў Вінцэс Леанідавіч
Мурашка Надзея
Мусік Святлана Валянцінаўна
Навумік Зінаіда
Наздрына Ларыса Паўлаўна
Новік Дзіяна
Новік Марыя Іванаўна
Пабірушка Таццяна Валер.

Палухіна Марыя Аляксандр.
Панкрат Пётр Аляксеевіч
Парфененка Вітаўт Васільевіч
Пархамовіч Мікалай Сямён.
Паўлініч Ліза
Паўловіч Наталля Юр'еўна
Паўлоўская Марыя Ігараўна
Пацялежка Андрэй
Петрыкевіч Валеры Міхаіл.
Петрычэнка Аніта Аляксандр.
Півавар Кацярына Сяргеёўна
Піваварчык Ірына Вайцехаўна
Пінчук Мікалай Фёдаравіч
Піткевіч Алеся
Пранікава Тамара
Прасольная Вольга Анатол.
Прыстаўка Яніна Ігараўна
Птушка Алена Міхайлаўна
Пузанкевіч Вікенці
Пянкрат Пётр Аляксеевіч
Пяткевіч Тамара Сымонаўна
Пятроў Дзяніс Валер'евіч
Рабкоўскі Валянцін
Разжалавец Ніна
Рамашэўскі Барыс Іванавіч
Савостава Наталля Юр'еўна
Салавей Лія Мацвееўна
Саламевіч Кацярына Аляксан.
Салдатава Аліса Сяргеёўна
Сарока Надзея
Свяжолкін Антон Віктаравіч
Севярынец Канстанцін Паўл.
Севярынец Таццяна Яўгенаўна
Сенчанка Наталля
Сідар Павел
Сідарчук Яўгенія
Сідарэвіч Сяргей Паўлавіч
Сметаненка Аляксандр
Смольнік Вольга Георгіеўна
Станілевіч Б. А.
Станкевіч Вячка
Суднік Алена Вячаславаўна
Суднік Арцём Станіслававіч
Сусла Мікалай Валянцінавіч
Сухаверхая Кацярына Мінаўна
Сцяжко Канстанцін Ігаравіч
Сцяцэнка Яўгенія Валер'еўна
Сяльверстава Святлана Яўген.
Тарасевіч Пётр Пятровіч
Ткачоў Максім
Трапашка Аляксей
Трафімчук Наталля Мікал.
Тычына Андрэй Уладзіміравіч
Уласюк Юры
Усеня Уладзімір Мікалаевіч
Усцімчук Мікалай Мікалаевіч
Фёдарова Ірына Пятроўна
Флярка Сяргей Аляксандравіч
Хляба Ігар Вітальевіч
Цімохаў Сяргей
Цыбулька Аляксандр Георг.
Чайкова Ірына Аляксандраўна
Чаркасаў Л. І.
Чэчат Лілія Пятроўна
Шаміёнка Сяргей Эдуардавіч
Шпірыч Раіса Сяргеёўна
Штанюк Наталля Аляксандр.
Шульчанка Вольга Анатол.
Шутаў Аляксандр Эдуардавіч
Шыбоўскі Сяргей Георгіевіч
Шэметава Вікторыя
Якавец Т. Я.
Якіменка Кацярына Мікал.
Янкоў Дзмітры Уладзіслаў.
Ярмушчык Антаніна
Яфрэмаў Алег Анатольевіч
Яшкін Уладзімір Уладзіміравіч

Беражы лес - ЧЫТАЙ КНІГІ НА KAMUNIKAT.ORG



• 17 000 КНІГАЎ, ГАЗЭТАЎ І ЧАСОПІСАЎ • РАЗМОВЫ ПРА КУЛЬТУРУ
• ЛІТАРАТУРНЫЯ РАДЫЕПЕРАДАЧЫ • НАВІНКІ ВЬДАВЕЦКАГА РЫНКУ

kamunikat.org
Беларуская інтэрнэт-Бібліятэка

У Прыбайкаллі з'явілася шылда ў гонар сасланых у Сібір удзельнікаў паўстання 1863 года

Намаганьнямі актывістаў Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага на адной з вяршыняў горнай сістэмы Хамар-Дабан у Прыбайкаллі з'явілася шылда ў гонар сасланых у Сібір удзельнікаў паўстання 1863 г. і асабіста аднаго з іх - Яна Чэрскага.

Шылда была ўсталявана падчас традыцыйнага паходу беларусаў Іркуцка на пік Чэрскага - адну з найвышэйшых кропак хрыбта Хамар-Дабан і аднаго з папулярных турыстычных маршрутаў Прыбайкаллі.

Паход прымеркаваны



да 170-годдзя слаўтага даследчыка і прайшоў ужо трэці

раз - першы паход адбыўся 10 гадоў таму, другі - 5 гадоў. У гэтым шылды на дзвюх мовах - расейскай і беларускай - згадваюцца паўстанне, высылка асуджаных на катаргу ўдзельнікаў, іхні ўплыў на жыццё Сібіры, а таксама асноўныя факты з біяграфіі Чэрскага. Побач месціцца ягоны партрэт, паўстанцкі герб і схематычныя выявы, якія адлюстроўваюць лёс навукоўца - ад паўстанцкай зброі да навуковых дасягненняў.

Паход адбыўся 11-14-га жніўня, адразу па заканчэнні Фестывалю беларусаў свету на Байкале 3-9 жніўня.

Радзій Свабода,
Іркуцк.

"Будзьма!"

31 жніўня (панядзелак) на сядзібе ТБМ адбудуцца чарговыя заняткі ў гістарычнай школе "Гісторыя ў падзеях і малюнках"

з Алегам Трусавым.

Пачатак 18.00.

Уваход вольны.





У Лучаі паставяць помнік аўтару знакамітага "Паланеза"

Размовы аб тым, што ў Лучаі (Пастаўскі раён) паставяць помнік Міхалу Клеафасу Агінскаму, чуліся даўно. Нават яны ўжо і падзабыліся... А тут, раптам, дадаючы здымкі гістарычных будынкаў на сайт gadzima.org, бачу здымак, які падпісаны "Праект помніка Агінскаму". То бок, гэта ўжо не тое што размовы, а намеры, якія ўжо ўвасоблены ў макет.

Самы лепшы спосаб спраўдзіць інфармацыю - патэлефанаваць тамтэйшаму ксяндзу Мікалаю Ліпскаму, які паступова, пакрысе, пераўтварае прыкасцельную тэрыторыю, а разам з тым і Лучай у такі турыстычны брэнд, як "Паланез над блакітнымі азёрамі". Лучаю пашанцавала з ксяндзом! Можна сказаць - мясцовы ўраджэнец (з Шаркоўшчыны). Штотраз арганізоўвае ў сваёй парафіі розныя фэсты, а на культурніцкую праграму запрашае ТОПавых беларускіх музыкаў. Хто тут толькі не быў! А Андрэў Таціндаг і гурт "Рэха" тут ледзе не "прапісаліся", прыязджаюць па некалькі разоў на год! Лявон Вольскі адзначаўся, музыкант віртуоз Зміцер Корсак, Зміцер Вайцюшкевіч, Зміцер Барто-



сік, Таццяна Матафонава...

- А што ўжо макет помніка Агінскаму ёсць у інтэрнеце? - ператывае ксёндз Мікалай. - Аператыўна! Няхай бы так аператыўна дапамагалі шукаць спонсараў, - жартуе ксёндз Мікалай. - Так! Цяпер ідзе працэс узгаднення устаноўкі помніка. Яго адкрыццё прымеркавана на 13 верасня.

Ці наведваў, насамрэч, Міхал Клеафас Агінскі Лучай? Тут можна задаць і падобнае пытанне: ці быў у Глыбокім Францішак Скарына? То тады зноў - пытанне на пытанне: А

як ён ехаў з Полацка на Вільню! Іншай жа дарогі на Вільню, як праз Глыбокае, няма. Дарэчы, на гэтай жа дарозе - Альгердавым шляху - таксама і Лучай! То бок, гіпатэтычна, і Міхал Клеафас Агінскі са свайго маёнтка Залесе на Сморгоншчыне, мог, цягам дня (сутак) даехаць да Лучая.

А што там у Лучаі? У Лучаі - касцёл святога Тадэвуша. Фундатарамі касцёла былі Тадэвуш і Эльжбэта Агінскія. Касцёл змураваны ў 1766-1777 гг. Эльжбета Агінская (з Пузыноў), наогул - слынная асоба на

Беларусі-Літве. Заснавала астранамічную абсерваторыю ў Вільні і падтрымлівала яе матэрыяльна. Знакаміты паэт Адам Міцкевіч ўвасобіў Э. Пузыну ў сваёй паэме "Пан Тадэвуш". Адзін з герояў твору - пан Падкморы - наступным чынам распавядаў пра часы свайго навучання ў Віленскай езуіцкай акадэміі:

"Я сам у курсе Астранамічных ведаў быў у бурсе Галоўнай школы ў Вільні. Там за сродкі Пузынінай, багатай патрыёткі, Мы мелі тэлескоп (усе выдаткі былі збалансаваны за падаткі З двухсот двароў халопскіх - з рук у рукі), Падтрымлівала пані храм навукі".

Партрэт Эльжэты Агінскай доўгі час знаходзіўся ў Лучайскім касцёле. Цяпер ў Віцебскім мастацкім музеі (1992). Нажаль, да нашага часу, пасля вайны, не дайшоў шыкоўны лучайскі палац Мастоўскіх, якога так цяпер не хапае Лучаю!

Уладзімір Скрабатун.

На здымках: 1. Праект помніка М.К. Агінскаму; 2. Палац Мастоўскіх у Лучаі. Не захаваўся. Малюнак Ул. Скрабатун; 3. Партрэт Эльжэты Агінскай, які да 1992 года захоўваўся ў Лучайскім касцёле св. Тадэвуша.



На радзіму Аляксея Пысіна

Я вельмі люблю краязнаўчыя вандрўкі. Яны нагаляюць жыццёвай сілай, нараджаюць новыя думкі і даюць матэрыялы для творчасці. У Магілёве Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны (кіраўнік Алег Дзячэкоў) раз на месяц распрацоўвае і ладзіць экскурсіі па вельмі цікавых маршрутах (складаюць самі) і якасна праводзіць іх.

16 жніўня 2015 г. адбылася вандрўка ў музей Пысіна (юбілейны год пісьменніка) у вёску Палуж Краснапольскага раёна. Гэта школа, дзе вучыўся ў свой час Аляксей Пысін.

Кораценька апішу краязнаўчы маршрут для таго, каб вы мелі ўяўленне аб каштоўнасці гэтай вандрўкі.

Чэрыкаў. Экскурсавод - Максіменка Васіль напісаў кнігу аб гістарычных каштоўнасцях гэтага краю (настаўнік гісторыі), шмат цікавага распавёў аб горадзе і завёў у гістарычна-краязнаўчы музей з вядомымі сёння лялькамі-абярэгамі. Кожная з іх утрымлівае ў сябе лекавыя расліны (кошт 30 тысяч рублёў) і выкарыстоўваецца для пэўнай ролі: лялька-апякунка сям'і, лялька каханьня і г. д. Вельмі значны і цікавы музей для такога раённага горада.

Наведалі магілў князёў Абаленскіх (палац зруйнаваны за гады савецкай улады, парк у занябаным стане). Найпрыгажэйшая мясціна ля ракі Сож! Затым наведалі прыватны музей у вёсцы Мірагошч Дубягі Сяргея Мікалаевіча, які распавёў аб караблеходнай рацэ Сож з часоў Пятра I і паказаў калекцыю якараў, якіх ужо набралася каля 20-ці адзінак. А самы старажытны - аж з 17-га стагоддзя! Гэтыя якары прыйшліся выцягваць з ракі ўласнымі ру-



І вось наш апошні прыпынак у маршруце. "Іванаў хутар", - чытаю на маленькай шыльдзе на сетчатай брамцы. Зусім недалёка ад школы Пысіна.

Тое, што я пабачыла і пачула, кранула мяне і ўсіх прысутных да глыбіні душы. Пяць гектараў дэндропарку (або можа батанічнага саду)! Заснавальнік гэтай, зараз ужо дзікай прыгажосці, Іван Зотавіч, (так па-прасецку называюць яго ўсе ў ваколіцы) усё сваё жыццё акліматызоўваў дрэвы і кустарнікі, якія ў сваім заплечніку прывозіў з розных краін і вырошчываў у нашых кліматычных умовах. Вялікая справа, справа ўсяго жыцця, як

- Раней з'езджаў адсюль у горад, але зараз давадзецца быць тутакі. Гады...

Я прачытала боль у яго вачах.

- А каму пакінецца сваю справу?

- Няма каму, няма ні дзяцей, ні жонкі, ні памагатых.

Ніякавата стала ад яго слоў, я зразумела, што гэта боль за справу ўсяго яго жыцця, таму і звартаюся да ўсіх.

Такія справы і такія людзі павінны быць дзяржаўным клопатам. Даведалася, што парку нададзены статус помніка прыроды. Чаму ж мясцовыя ўлады не дапамогуць хаця б у элементарным - скасіць, напрыклад, высачэзную



камі на працягу многіх гадоў. Гаспадар павазіў нас на маленькім катэры, які сабраў уласнымі рукамі, пачаставаў усіх смачнай гарбатай з адварамі лекавых зёлак і прапанаваў усім ахвотным смачнае печыва. А таксама падзяліўся планами па пашырэнні агразадыбы. Было ў гэты дзень дужа спякотна, і многія кінуліся купацца ў чысцютка-празрыстую ваду Сожа. Адпачыўшы, паехалі да сваёй мэты: у музей Пысіна.

З хваляваннем уваходзілі ў дзверы школы, дзе калісьці навучаўся вядомы паэт. Яго вершы, душэўныя і простыя, сагравалі ў цяжкія хвіліны ўсіх людзей. Невялічкі школьны музей здзівіў нас чысцінёй і нейкай асаблівай аўрай. Дзве вучаніцы 10-га класа з цеплынёй распавядалі пра паэта і яго сваякоў. Гонар за школу, зямлю, вёску, дзе нарадзіўся паэт, гучаў у іх словах.

я зразумела "Дэндралагічны парк "Іванаў хутар" назвала бы я гэтую мясціну. Прыгажэнныя лістоўніцы розных гатункаў, магутныя кедры, канадскія сосны, манчжурскія арэхі. 40 гатункаў туй, рэдкія гатункі пладовых дрэваў, высахлая сажалкі з-за гарачыні (было гляджанья), асаблівае паветра, занябаная хата, альтанка ў глыбіні парку - усё мне нагадвала нейкі суд.

- Не хапае сіл, - кажа Іван Зотавіч, - спрабаваў касіць траву. Ды дужа цяжка.

- Запрасілі б валанцёраў, - кажу я.

- Запрашаў, - а яны ўвесь мой посуд расцягнулі і бялізну, добра што хоць ёсць святло і мабільная сувязь.

- А дзе Вы бярыце ваду?

- У крыніцы
- А ўзімку?

траву і крапіву? Дапамагчы набыць скрадзены інвентар, дапамагчы ў арганізацыі экскурсій для студэнтаў і школяроў, што паспрыяе ў папулярнасці гэтага ўнікальнага куточка і захаванні яго для нашчадкаў.

Краснапольскаму раёну, мясцовай школе можна выкарыстоўваць парк як практычны даведнік, як унікальны прыклад суіснавання розных раслін і дрэваў з розных куткоў планеты. Многае можа зацікавіць і навукоўцаў і звычайных наведвальнікаў у якасці прыгожага і непаўторнага асяродка прыроды нашай Радзімы.

Іван Зотавіч з болей распавядаў, што калі быў Саюз, сіл у яго было шмат, яго досведам цікавіліся многія, прыязджалі адпачываць, але далей за абяцанні справа не рухалася. Зараз сіл ужо няма, бо гаспадару ўжо 85 год!

Улічваючы, што раней гэта была Зона адсялення, я разумею, што дапамагчы тут ахвотных будзе не шмат, але хацелася б, каб мясцовыя ўлады прыклалі пэўныя намаганні для таго, каб захаваць гэты куток. Мы ведаем, што радзячыя памяншаецца з цягам часу. А гэтыя ўнікальныя дрэвы будуць расці стагоддзямі. Дапамажыце ВЯРАТАВАЦЬ ГЭТЫ ДЭНДРАПАРК!

Людміла Хлімановіч.



Плошча Незалежнасці

(Менск у дні жніўнскага пучу ГКЧП, 1991 года)

Сымон Барыс

У 1991 годзе ў буйных гарадах СССР складалася рэвалюцыйная сітуацыя, калі нізкі (народ) не хацелі жыць па-старому, а вярхі не маглі кіраваць па-старому, бо трэба было праводзіць эканамічныя і палітычныя рэформы. КПСС раскалолася амаль на тры часткі: адны падтрымлівалі рашучага аратара-рэвалюцыянера Барыса Ельцына, другія памярковыя былі задаволены рэформамі Міхаіла Гарбачова, а трэція - згрупаваліся вакол Ягора Лігачова і Ніны Андрэевай, якая выступіла ў газеце "Советская Россия" з праграмным антыперабудовачым артыкулам "Не могу поступиться принципами". Ідэалагічная барацьба ў КПСС не спынялася. Камуністы пачалі масава пакідаць партыю, а паліцыя выхадзіла з КПСС Б.М. Ельцына гэты працэс набываў катастрафічны характар. Утвараліся дэмакратычныя партыі. Узнікла некалькі і ў Беларусі. На аснове дэмакратычнай платформы КПБ утварылася Аб'яднаная дэмакратычная партыя Беларусі (АДПБ). На адным з мітынгаў улетку 1991 года на плошчы Леніна ў Менску, непадалёку ад помніка савецкай дзяржавы, стаяў механік М. з твораў У.І. Леніна (адзін том са збору ПЗТ У.І. Леніна, 41-ы ці нейкі іншы, і брашура "Как организовать соцсоревнование"). Я падышоў да яго і запытаўся, чаму ён агітуе за Кампартыю. "А я не агітую. Я тлумачу людзям: хто такі Ленін і чым ён праславіўся. Вось пачытайце, што я падкрэсліў", - сказаў ён. Я пачаў чытаць і не верыў таму, што там было напісана: "Наказывайте священников и проститутов вплоть до расстрела". Спачатку я не паверыў, што такое можа быць напісана Леніным. Я нават вокаладкі кнігі правярнуў. Сапраўды, гэта творы У.І. Леніна. Гэтыя ленынскія работы я не раз чытаў, але не звяртаў увагі на такую жорсткаць юрыста, адваката У. Ульянава, які сам фактычна нідзе не працаваў, а як стаў кіраўніком дзяржаўнага дазволіў без суда расстрэльваць папоў і дзевак, якія вымушаны, ганьбуючы сабой, забраць сабе на прахытак. Так я тады канчаткова развітаўся з Леніным і ідэалогіяй ленынізму. І той механік шмат людзей пераканаў такім шляхам. Я прапанаваў яму ўсе падкрэсленыя цытаты надрукаваць у газеце. Праз пару гадоў ён гэта і зрабіў. Здаецца, тыя ленынскія цытаты былі надрукаваны ў "Народная газета", якую тады рэдагаваў Іосіф Сярэдзіч.

У 1990 годзе кансерватыўныя камуністы ўтварылі сваю партыю ВКП(б). Яе сакратаром стала Ніна Аляксандраўна Андрэева. Заручыўшыся падтрымкай КДБ СССР і Ягора Лігачова, камуністы ВКП(б) рашылі адкрыта выступіць супраць М.С. Гарбачова і А. Якаўлева, А. Адамовіча і іншых. Такім чынам, 13 ліпеня 1991 года, у Менску, у Доме палітычнай асветы (па вул. Кастрычніцкай, цяпер там канцэртная зала "Мінск"), адбылася ўсесаюзная канферэнцыя прыхільнікаў ВКП(б). Яе правяла сакратар ЦК ВКП(б) Н.А. Андрэева. На гэтую кан-

ферэнцыю я трапіў як журналіст і па фіктыўным запрашэнні. Запрашэнне мне даў нейкі мужчына (прыезджы з Сярэдняй Азіі, які погляды балшавікоў не падзяляў, але хацеў паглядзець). Ён мне і аформіў тое запрашэнне. Безумоўна, мой учынак амаральны, але я, як журналіст і гісторык, даведаўся аб тым, што іншыя не ведалі. Рэгістравацца я не стаў, але ў залу мяне прапусцілі. На той канферэнцыі крытыкавалі М. Гарбачова, А. Якаўлева і А. Адамовіча. Пасля дакладу аб'явілі перапынак на хвілін 15. Працаваў і буфет. Беларускай дэлегацыі прапанавалі падняцца на трэці паверх і зайсці ў аўдыторыю № (нумар ужо не памятаю). Пры ўваходзе туды пыталіся: "Вы з Беларусі?" Атрымаўшы станоўчы адказ, давалі дакументы з адрасамі і тэлефонамі, па якіх трэба тэлефанаваць, калі наступіць час Х. Гаварылі, каб дома пачыталі іх. Прачытаўшы іх дома, я зразумеў, што М.С. Гарбачову засталася няшмат часу кіраваць, яго здымуць. Для таго і правялі канферэнцыю балшавікоў, на якой я прысутнічаў. Гэта і была ідэя падрыхтоўка да пучу. Дзіўным было тое, што ніякай нарады з дэлегатаў беларускай ці менскай дэлегацыі ў той аўдыторыі не правялі. За сталом прэзідыуму аказаўся Адам Іосіфавіч Залескі, вядомы гісторык, які абвінавачваў жанчыну, якая ў гэтай аўдыторыі сабрала беларускую дэлегацыю, што яе падакладкавала ўсім разыйсціся. Усе адтуль выйшлі, але з дакументамі. "Спектакль" там скончыўся. Дзе ж давалі запрашэнні? Мне вядома, што мой знаёмы гісторык Будчук атрымаў у рэдакцыі газеты "Вечерний Минск". Давалі іх і ў Менскім гаркаме КПСС ці нейкім райкаме КПСС горада Менска.

На той канферэнцыі са шчырых беларусаў былі мае знаёмыя - гісторык Адам Залескі і работнік культуры Уладзіслаў. Уладзіслаў у члене КПСС у 1991 годзе, калі іншыя выходзілі. Ён быў прыхільнікам Ягора Лігачова і хацеў мяне з канферэнцыі вывесці, але я знаходліва сумеў апраўдацца. Выратаваў мяне членскі білет КПСС, які я захаваў сабе на памяць. "Чаму ж ты не зарэгістраваўся пры ўваходзе, у вестыбюлі?" - пытаўся ён. "Чарга была. Пайду і зарэгіструюся?" Пайшоў і запісаўся (замальдаваўся). Цяпер і я - дэлегат і журналіст. Пры рэгістрацыі ў мяне пыталіся: "Хто даў запрашэнне?" Давялося схлусіць. Дзе я мог як журналіст атрымаць запрашэнне? Безумоўна, у рэдакцыі "Вячэрняга Мініска". А ў каго, прозвішча я не пытаўся. Мне паверылі, што так і было.

19 жніўня 1991 года быў панядзелак. У гэты дзень праваслаўныя вернікі адзначалі Яблычны Спас (Праабра-

жэнне Божае). Я прыйшоў на работу ў рэдакцыю часопіса "Роднае слова". З радыёпрадуктара даносілася музыка з оперы "Лебядзіна возера", калі музыка зацікала дыктар па ведамляў аб складзе ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) і загад аб увядзенні ваеннага становішча па ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюза. Паведамлялася, што Гарбачоў хворы і кіраваць дзяржавай ужо не можа. Уся ўлада ў Савецкім Саюзе перайшла да намесніка Прэзідэнта СССР Генадзя Янаева. Узнікала пытанне: "Навошта ўводзіцца надзвычайнае становішча?" Беларускай ўлады, здаецца, не давалі ніякіх каментароў. Уся інфармацыя паступала толькі з Масквы. У рэдакцыі часопіса "Роднае слова" толькі пра гэта і гаварылі. Ніхто не ведаў, як разгорнуцца падзеі далей. На душы было трывожна. У сярэдзіне дня мне нехта патэлефанаваў (сваё прозвішча не назваў) і прапанаваў мне прыйсці пасля работы ў Менскі гарадскі выканкам і чакаць у вестыбюлі, каля вартавога міліцыянера. Было зусім незразумела, навошта мне туды прыходзіць. Я быў актывістам АДПБ (Аб'яднанай дэмакратычнай партыі Беларусі), адзін з яе заснавальнікаў. Цяпер гэта АГП. Апрача таго я быў сябрам БНФ. Адкуль тэлефанаваў? Мне было невядома. А можа з міліцыі? Як прыйду ў будынак гарвыканкама, надзеюцца кайданкі і ў аўтазак ("варанок"). Далей ужо працаваць не хацелася. Акуратна склаў паперы. Можа іх будучы разбіраць ужо без мяне.

Пасля работы я адправіўся ў гарвыканкам. Каля Менскага паштамта я сустрэў члена АДПБ Афанасьева. Павіталіся. І ён ішоў таксама ў гарвыканкам па выкліку. Не ведаў і ён, чаго і хто нас туды выклікае.

На плошчы Леніна было няшмат людзей з бела-чырвона-белымі сцягамі, але яны былі, і іх ніхто не праганяў, не затрымліваў. Войска і міліцыя не было відаць. Гэта нас абнадазіла і, крыху пахваляваўшыся, мы зайшлі ў будынак Менскага гарадскога выканкама. Каранасты міліцыянер з нейкім грамадзянінам так захапіўся гутаркай, што на нас не звярнуў аніякай увагі. І хоць ужо было пасля 18 гадзін, мы змаглі б свабодна падняцца і выйсці, дзе знаходзіцца кіраўнікі выканкама. Мы пачалі чакаць. Што будзе далей? Міліцыянер зноў не звяртаў на нас увагі. Пасля па нас нехта прыйшоў. Магчыма, гэта быў дэпутат Менскага гарадскога Савета Андрэй Завадскі, які быў прыхільнікам дэмакратыі і М.С. Гарбачова. Нам казалі, што трэба ісці на Рабкораўскі завулак, у хатку Змітрака Бядулі (філіял музея Максіма Багдановіча). Пайшлі туды ўтраіх. Там ужо былі людзі. Па сярэдзіне хаты стаяў столік, і

той, хто прыходзіў павінен быў запісаць сябе і напісаць свой адрас. Гэта я зрабіў. Запісаўся сёмым ці восьмым. Зянон Пазыняк прыйшоў пазней і запісаўся напэўна ў межах 13 - 15. Усяго сабралася ад 20 да 30 чалавек. Усе самі запісаліся ў спіс палітычных праціўнікаў ГКЧП. Сход вялі Зянон Пазыняк (старшыня БНФ), Юрась Хадыка (намеснік старшыні БНФ), Анатоль Гурыновіч (намеснік старшыні Менскага гарвыканкама). З. Пазыняк адзначыў, што члены ГКЧП не перамогуць, бо ўпусцілі момант. Барыс Ельцын на свабодзе, і мы таксама на свабодзе. "Нешта ў іх там не атрымалася. Значыць, у нас ёсць шансы перамагчы. Яны марудзіць. Мы дзейнічаем", - сказаў ён і прапанаваў зрабіць заяву і паслаць тэлеграму ад сходу грамадскай Менска М.С. Гарбачову ў Фарос і Б.М. Ельцыну ў Маскву. Там я пачуў, што С.С. Шушкевіч за тыдзень да гэтага пакінуў шэрагі КПСС. Можа, ён цяпер і шкадуе, што так паступіў. Удзельнікі сходу аднагалосна прынялі заяву і прывітанні М.С. Гарбачову і Б.М. Ельцыну. Зараз я не магу ўспомніць усіх, хто тады быў у беларускай хатцы 3м. Бядулі, але некаторых яму. Гаспадаром хаткі быў пэат Эдуард Акулін. Ён нас і прымаў. Я не памятаю, ці быў дырэктар Музея Максіма Багдановіча Алесь Беяцкі, але без яго згоды сход беларускіх палітыкаў у тым філіяле не мог адбыцца, бо ён быў тады дырэктарам музея. Быў там пэат Яўген Гучок, актывіст БНФ Станіслаў Гусак, сябра АДПБ Аляксандр Дабравольскі, дэпутат СССР ад Серабранкі. Я іх запамінуў, бо калі быў аб'яўлены перапынак, я з імі развітваўся і прасіў схаваць спіс удзельнікаў сходу, бо ён небяспечна ляжаў на стале. Я сам яго хацеў забраць з сабой, але не забраў, бо падумаў, што калі мяне ноччу забяруць з тым спісам, дык акажыцца, што я ўсё і здаў. І на мне застанецца пляма ў гісторыі, што рэдактар часопіса "Роднае слова" здаў беларускую апазіцыю. А дамоў я пайшоў раней таму, што ў мяне пачаў балець бок. І дома больш яшчэ ўзмацніўся. Мая жонка лекар выявіла, што гэта міжрэбравая неўралгія, бо перажываў і нерваваўся. Пасля боль прыціх, а ноччу я доўга слухаў рэпартажы радыёстанцыі "Свабода" з Масквы. Перадача вялася ўсю ноч. Хацеў дома не начаваць, але падумалася, што калі не забяруць ноччу, дык заўтра могуць узяць на рабоце. Чаго тады ноччу хавацца?

20 жніўня на рабоце ўвесь час мы слухалі радыё. Час ад часу дыктар перадаваў супярэчлівыя звесткі з Масквы. У Менску была цішыня: ні войскі, ні міліцыя, ні КДБ ніякіх мер не прымалі і глядзелі, чакалі, што там будзе ў Маскве. У Менску знайшлася група людзей, якія падтрымлівалі дзеянні ГКЧП, але рабілі гэта толькі

на словах. Да такіх адносіўся Старшыня Вярхоўнага Савета БССР Мікалай Дземянцей, сакратар парткама Менскага гадзіннікавага завода Віктар Чыкін ды іншыя. Старшыня КДБ БССР Эдуард Шаркоўскі пазней прызнаўся, што заявіў Старшыні КДБ СССР У.А. Кручкову, што ён будзе падпарадкавацца Вярхоўнаму Савету БССР, які прызначыў яго на гэтую пасаду. Старшыня Савета Міністраў БССР Вячаслаў Кебіч і Міністр замежных спраў БССР Пётр Краўчанка на той час былі ў адпачынку і ніяк не адрагавалі на дзейнасць ГКЧП. Кебіч параіў Краўчанку знаходзіцца ў адпачынку і не рабіць ніякіх заяў. Беларусы паступілі па-сялянску, па-густэйшаму: "Хай у Маскве самі паміж сабой разбіраюцца. Чаго нам лезці ў іх бойку. Мая хата з краю, і я нічога не ведаю".

Пасля работы я пайшоў на плошчу Леніна, што перад Домам Ураду. Там было шмат народу. Ішоў мітынг. Падпалкоўнік Мікола Статкевіч (выкладчык Менскага зенітна-ракетнага вучылішча), які быў у вайскавай форме, заклікаў запісацца ў батальён добраахвотнікаў, які адправіцца, калі спатрэбіцца, дапамагчы Б.М. Ельцыну ва ўзброенай барацьбе. Ён сказаў, што з Менска батальён паедзе ў Маскву са зброяй. Зброі хопіць усім. Пасярод плошчы на лаўцы вёўся запіс у батальён валанцёраў. Запісваліся толькі хлопцы і дзяўчаты. Запісацца ў такі спіс я не рызыкнуў. Вячэрняе мне не хацелася. Хопіць таго, што ўчора падставіўся. Як мне казалі, запіс змагароў супраць ГКЧП пачаўся яшчэ ўчора. У беларускай хатцы Міколы Статкевіча ўчора не было... Аднак на плошчы ён здзейсніў гераічны подзвіг. За такі заклік у час ваеннага становішча яго маглі расстраляць, без судовага разбору.

Вярнуўшыся позна ўвечары дамоў, я зноў уключыў радыёпрыёмнік і да дзвюх гадзін ночы слухаў і запісаў навіны з Масквы. А пасля паставіў друкарскую машынку на стол і адрываваў каля дзесяці ўлётак і вырашыў раздаць іх армейскім афіцэрам і пажадана ў штаб Беларускай вайскавой акругі. Недзе ў сярэдзіне дня 21 жніўня я сустрэў каля прадуктовага магазіна, што пад шпілем, на рагу вуліц Камуністычнай і Чырвонай, падпалкоўніка ці палкоўніка са штаба БВА і ўручыў яму ўлётку, якая заканчвалася такім словам: "Падумаіце, з кім Вы з народам ці са злчынцамі з ГКЧП?" Афіцэр прачытаў мой зварот, усміхнуўся і сказаў мне: "Вы спазніліся з інфармацыяй. У нас больш свежая - Ваенны Савет Міністэрства абароны СССР вырашыў вывесці войскі з Масквы ў казармы. Міністр Дз. Ц. Язаў ужо аддаў загад. Войскі выводзіцца, а без войска ГКЧП нічога не зможа". Ён

падзякаваў мяне за адвагу і патрыятызм. Навіна была цікавая, але я паставіў усё пад сумніў, бо ведаў, што ёсць яшчэ войскі Міністэрства ўнутраных спраў (міністр Б.К. Пуга) і войскі КДБ СССР, якіх хопіць, каб арыштаваць апазіцыю ў Маскве. Аднак члены ГКЧП пасля вываду з Масквы армейскіх частак зразумелі, што не варта пачынаць грамадзянскую вайну, бо яны прайграюць і будуць расстраляныя. Тут яны паступілі мудра, таму і пакаранне атрымалі лёгкае. Пасля пісалі, што на пазіцыю Міністра абароны Язава моцна паўплывала рашучае непрыняцце ГКЧП маладым камандуючым Ваенна-паветраных сілаў Я.І. Шапашнікавым, які заявіў, што ён не прызнае ГКЧП і верны Прэзідэнту М.С. Гарбачову і "ні адзін самалёт без яго дазволу не падываецца з аэрадрому". А камандуючага Шапашнікава ваенныя лётчыкі любілі. Раскол Саветскай Арміі аказаў вялікі ўплыў на Дз. Ц. Язава. І Язаў прыняў правільнае рашэнне - вывесці войскі з маскоўскіх вуліц. Такім чынам, афіцэры Савецкай Арміі і КДБ СССР не захацелі развязаць грамадзянскую вайну. А што яна магла быць няма ніякага сумнення. Народы Прыбалтыкі, Украіны, Заходняй Беларусі і Каўказа ваявалі б за дэмакратыю і незалежнасць.

21 жніўня на плошчы перад Домам Ураду ў Менску зноў быў мітынг. Знаёмыя віншавалі адзін аднаго з перамогай. Шматразова гучаў заклік "Жыве Беларусь!", затым - "Незалежнасць!" Было шмат бела-чырвона-белых сцягоў. Трэба сказаць, што ўсе мітынгі апазіцыі адбываліся і адбываюцца толькі пад нацыянальнымі сцягамі - бела-чырвона-белымі. На гэты раз я доўга не затрымаўся. Пайшоў дадому, каб паглядзець па тэлевізары, што там робіцца ў Маскве. У Менску становішча стабілізавалася.

Увечары, 22 - 23 жніўня 1991 года, на плошчы Леніна перад Домам Ураду, збіраліся людзі з бела-чырвона-белымі сцягамі. Ніякага дазволу не патрабавалася. Ідучы з работы, людзі ішлі спачатку да Дома Ураду, каб заявіць, што яны за дэмакратыю і незалежнасць. 22 жніўня Міністр унутраных спраў СССР застрэліў сваю жонку Валянціну Івануўну і сябе, пакінуўшы запіску, у якой напісаў, што ён дапусціў памылку.

У суботу, 24 жніўня, адкрылася нечарговая сесія Вярхоўнага Савета БССР. Яе правядзенне пачалі трансляваць на плошчу. Людзі слухалі дэпутатаў. На плошчу часам выходзілі дэпутаты з фракцыі БНФ і некаторыя іншыя, каб падтрымаць маральны дух тых, хто стаіць на плошчы. Зрэдку прыходзіў на плошчу і А.Р. Лукашэнка. Такім чынам, плошча падтрымоўвала апазіцыю ў Вярхоўным Савете БССР. Вярхоўны Савет БССР прыпыніў дзейнасць КПБ і ЛКСМБ. Сакратарам ЦК КПБ было страшна ісці праз плошчу. Гаварылі, што аднаго апялявалі на Савецкай вуліцы, каля касцёла.



Міхал Шымалевіч

Стары дакумент

Нядзеля, 25 жніўня, у будынку Дома Ураду прадоўжыла работу нечарговая сесія Вярхоўнага Савета БССР. На плошчу прыйшлі прыхільнікі З. Пазыняка і дэмакратыі з самай раніцы. Прыехалі палітычныя дзеячы і з іншых гарадоў Беларусі. Над плошчай луналі бела-чырвона-белыя сцягі. Гучалі заклікі: "Незалежнасць!" "Жыве Беларусь!" З рэдакцыі часопіса "Роднае слова" на мітынг прыходзіў, апрача мяне, яшчэ рэдактар Здзіслаў Сіцька, які спачатку пісаўся *Сіцько* (па-руску), а пасля яго пераканаў, што беларускае прозвішча - *Сіцька*.

У другой палове таго дня з плошчы Леніна група ўдзельнікаў мітыngu са сцягамі накіравалася на вуліцу К. Маркса, 38, да будынка ЦК КПБ і акружыла яго з усіх бакоў. З імі пайшоў і я. Напэўна такі загад паступіў ад З. Пазыняка. Калі ад яго, дык ён выконваў указ Прэзідэнта СССР М.С. Гарбачова ад 24 жніўня 1991 года "Аб маёмасці Камуністычнай партыі Савецкага Саюза". У ім было сказана: "1. Саветам народных дэпутатаў узяць пад ахову маёмасць КПСС".

З будынка ЦК КПБ дазвалялася толькі выходзіць, але нічога не выносіць. Усім забаранялася ў яго ўваходзіць. Такім чынам, дэманстранты пад кіраўніцтвам Мікалая Разумава (актывіста АДПБ з Оршы) узялі пад ахову будынак ЦК КПБ. (Разумава я добра ведаў па дзейнасці ў АДПБ. Ён у красавіку 1991 года падчас масавых забастовак па ўсёй краіне (былі выкліканы павышэннем цэн) праславіўся ў Оршы тым, што на 12 гадзін спыніў рух цяжкіх пазіцый Орша. Супраць яго завялі крымінальную справу і, каб не жнівеньскія падзеі 1991 года, яму б не пазбегнуць прапраўчай калоніі. У той дзень каля будынка ЦК КПБ я паікавіўся ў яго, як з крымінальнай справы, а ён сказаў, што пакуль вісіць незакрытая. Пасля жнівеньскага пучку крымінальную справу аршанскага героя закрылі.)

Кіраваў аховай будынка ЦК КПБ не адзін М. Разумаў. Напэўна, старшыня КДБ БССР Шаркоўскі ці нехта іншы даручыў маладому афіцэру, лейтэнанту КДБ у форме (прозвішча яго я не запісаў, а таму не памятаю) дапамагаць Разумава. Такім чынам, актывіст АДПБ Мікалай Разумаў і лейтэнант КДБ узялі пад ахову будынак ЦК КПБ. А я, быў камуніст з 30-гадовым стажам, навязаўся ім у памочнікі. Цэнтральны ўваход быў з вуліцы К. Маркса, ад Аляксандраўскага скверу. Пры ўваходзе ў будынак ЦК КПБ стаялі на падстаўках дзве гіпсавыя фігуры камуністычных правадыроў: злева - Карла Маркса, справа - Уладзіміра Леніна. Ленін у гэты дзень плакаў: з яго вачэй яўна выступалі слёзы. Гэта пастараліся нашы мастакі. Яны празрыстым лакам так пакрылі твар Леніну, што ён ад сорама заплакаў. І была для таго важка прычына. Каля Леніна ўнізе стаяла труна, пакрытая чырвоным палотнішчам, на якім былі зроблены надпісы:

"ВКП(б) КПСС".

Пасля апошняю абрэвіатуру замянілі на "КПСС".

Труну з надпісамі:

"ВКП(б) КПСС"

год ці два таму (у 2009 ці ў 2010 гадах) надрукавала газета "Народная воля". Дакладна не ведаю, хто, але, падаецца, той парфоменс з труной і бюстам арганізаваў мастак Аляксей Марачкін. Ва ўсякім разе я яго тады там бачыў. Без яго ўдзелу там не абшлось.

А 17 гадзіне з Масквы прыляцеў былы сакратар ЦК КПБ, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР Яфрэм Яўсеевіч Сакалоў з жонкай і хацеў прайсці ў ЦК КПБ. Я яго не прапусціў у будынак ЦК і сустрэў яго агрэсіўна, пачаў з ім дыскусію. Але ён мяне супакоіў і нават са мной і Разумавам даволі карэктна пагаварыў. Мы нават знайшлі аб чым пагаварыць. У будынак ён адмовіўся заходзіць. І сказаў, што М. Гарбачоў сам дапусціў памылку, што сабе ўзяў у віцэ-прэзідэнта Г. І. Янаева. Гэты былы камсамольскі работнік, ама-тар выпіць, ніяк на гэтую пасадку не гадзіўся. Мы добра ведалі яго, а Гарбачоў кепска і чамусьці хацеў зрабіць сваім намеснікам. Дэпутаты тройчы пракацілі Янаева, але Гарбачоў настаяў на сваім, і вось вынік. Сакалоў таксама сказаў, што ён не супраць незалежнасці БССР. Так, напрыклад, пры яго кіраўніцтве ў Беларусі ўвялі паясны час (аднолькавы з Прыбалтыкай і Украінай). Мы не абвінялі яго ў разгоне мітыngu "Дзяды" ў 1988 года. А калі б і сказалі, а можа нават і сказалі, дык вінаваты быў Міністр унутраных спраў БССР Віктар Піскароў, але кроў тады не пралілася, бо вадой разганялі людзей каля Усходніх могілкаў у Менску.

Да лейтэнанта КДБ падышоў рабочы і паведаміў, што з будынка ЦК КПБ ёсць падземны выхад па другі бок вуліцы, каля будынка Рэспубліканскай бібліятэкі імя У. Леніна. Каля таго лазу таксама выставілі ахову. Каля 19 гадзін я адправіўся дадому. І толькі дома пачуў, што Вярхоўны Савет БССР прыняў законы аб палітычнай і эканамічнай незалежнасці БССР. У аўгуста, 27 жніўня 1991 года, газета "Звязда" выйшла з крыклівым надпісам над загаловам газеты:

1991 год. 25 жніўня.

20 г. 08 мін.

Беларусь незалежная!

На той жа старонцы надрукаваны фотаздымкі Я. Пясецкага з плошчы. На адным плакаце напісана:

Людзі, мае людзі!

Чаго ж Вы нарабілі?

Здрадніцаў на шыю

Сабе пасадзілі.

На другім транспаранце намалявана свастыка, а пад ёй напісана: "Фашысты".

Мне расказвалі, што ў той вечар, калі прынялі Закон аб незалежнасці - Дэкларацыі аб суверэнітэце Беларускай ССР надалі статус Канстытуцыйнага закона - народ радаваўся: грывелі апладысменты, воклічы: "Ура! Жыве Беларусь". У тую дзень ўсе падзеі фатаграфавалі былі вайсковец Уладзімір Кармілін, прыхільнік і актывіст БНФ.

А назву дзяржавы "Рэспубліка Беларусь" яна атрымала ў чацвер, 19 верасня 1991 года. На галасаванне, апрача прынятай назвы, ставіліся Нілам Гілевічам яшчэ такія:

"Крывія", "Ліцвінія", якія не прайшлі. У той жа дзень дэпутаты зацвердзілі ў якасці дзяржаўных сімвалаў герб "Пагоня" і нацыянальны сцяг. Дарэчы, у будынак Дома Ураду з плошчы яго прынеслі дэпутаты Уладзімір Кавалёнак, Аляксандр Лукашэнка і Інэса Драбышэўская і паставілі яго ў калідоры. А калі зацвердзілі дзяржаўную сімваліку, у залу нараджэння Максіма Багдановіча. На той вечар прыйшлі Ніл Гілевіч і Старшыня Вярхоўнага Савета БССР Станіслаў Шушкевіч. Я здзівіўся, што прыйшоў Шушкевіч, бо паведамлялася, што ён паедзе ў Маскву. Тады мы яшчэ не разумелі, што ўжо ў Маскве яму няма чаго рабіць, бо мы сапраўды сталі незалежныя.

10 снежня 1991 года ў будынку Вялікага тэатра оперы і балета была вечарына, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча. На той вечар прыйшлі Ніл Гілевіч і Старшыня Вярхоўнага Савета БССР Станіслаў Шушкевіч. Я здзівіўся, што прыйшоў Шушкевіч, бо паведамлялася, што ён паедзе ў Маскву. Тады мы яшчэ не разумелі, што ўжо ў Маскве яму няма чаго рабіць, бо мы сапраўды сталі незалежныя. Тады ж у тэатры народны дэпутат Менскага гарадскога Савета Андрэй Завадскі паведаміў мне, што сесія Менскага гарадскога Савета плошчу каля Дома Ураду назвала плошчай Незалежнасці, вуліцу М. Горкага перайменавала ў вуліцу Максіма Багдановіча, Ленінскі праспект - у праспект Францішка Скарыны.

У той жа дзень Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь зацвердзіў Белаежскія пагадненні. Супраць прагаласаваў толькі адзін дэпутат, сакратар ЦК КПБ В.Г. Ціхіня. А.Р. Лукашэнка і яшчэ некалькі дэпутатаў вырашылі не ўдзельнічаць у галасаванні. Беларусь канчаткова набыла незалежнасць. Менск становіўся сталіцай СНД.

Пасля правалу пучку на Менскім гадзінніковым заводзе выпусцілі тысячу мужчынскіх гадзіннікаў з гербам "Пагоня", які 19 верасня 1991 года стаў дзяржаўным. Я набыў у тым годзе такі гадзіннік за адну тысячу рублёў. Ён добра ідзе і сёння. А цяпер такі гадзіннік нідзе не купіш. У нас чамусьці баяцца беларускага "жонніка". Нават на гадзінніках у нас не ўмеюць зарабіць ці можа баяцца некага.

Вось так у 1991 годзе стваралася незалежная дзяржава Рэспубліка Беларусь.

Лічу, што 25 жніўня павінна стаць святам Дня Незалежнасці Беларусі. 3 ліпеня - гэта Дзень Вызвалення Беларусі. Зразумела, трэба нам адзначаць і 25 сакавіка - Дзень Волі. Няма ніякага сумнення ў тым, што ў незалежнай дзяржаве Рэспубліка Беларусь будзе вернутыя дзяржаўныя сімвалы - яе нацыянальны сцяг і герб "Пагоня". А разам з імі стане Дзяржаўным гімнам і песня "Пагоня" Максіма Багдановіча ці марш "Мы выйдзем шчыльнымі радамі" Макара Краўцова. Наша задача, каб кожны школьнік ведаў іх, як малітва, напам'яць, бо гэты нашы святыні, як "Магутны Божа" Наталлі Арсенневай.

Гэты артыкул напісаны 4 гады таму для музея-архіва М.С. Гарбачова ў сувязі з яго зваротам напісаць успаміны ў сувязі 20-й гадавінай ГКЧП.

Ксёндз Казімір Нарбут, які быў 20 гадоў лідскім пробашчам, стала жыву ў Варшаве і Радзіміне. На ягоным душпастырскім месцы, яго замянялі найманьня святары - звычайныя ці законныя, часцей гэта былі кармеліты Лідскага канвенту. Пры гэтым пробашчам фактычна кіраваў наняты эканом "Загадчык плябані" (Zawiadowca plebanii), якім з 1783 г. быў Павел Багінскі, падданы пана Вайцеха Нарбута, Лідскага войскага - брата ксяндза-пробашча. Ніжэй пададзены дакумент (у маёй літаратурнай апрацоўцы) знаходзіцца ў мяне. Гэты дакумент - цікавае адлюстраванне гаспадарчых стасункаў у нашым краі пры канцы XVIII ст.

Ніжэй пададзены дакумент - інструкцыя Паўлу Багінскаму, "інструкцыя загадчыку" лідскай плябані.

1. Павел Багінскі пра ўсё будзе павінен дакладаць ягамосці Нарбута, Лідскаму войскаму і грошы з даходаў за квітка аддаваць яму.

2. Прыме гаспадарку са згоды грамады.

3. Будзе весці ўлік падданных з зямлёй і прыладамі, з павіннасцямі, чыншамі, пабудовамі і публічнымі падаткамі.

4. Будзе весці спіс вёсак, зямлі, лугоў і г.д. а таксама межаў і іншых важкіх рэчаў.

5. Будзе весці ўлік быдла, коней, свіней, птушак, а таксама земляробчых прыстасаванняў.

6. Кантраляваць стан усялякіх пабудоў, корчмаў, юрыдык і г.д.

7. Сее азімыя і яравыя, таксама апіша.

8. Розныя даходы з праэнтаў, выдэркафаў, зсыпак, дзесяцін, парубак з лясцоў і г.д. запіша.

9. Будзе старацца прадаўніа рахункі шыноў.

10. Будзе весці ўлік усялякіх выдаткаў, як публічных гэтак і на ксяндзоў, чэлядзь і г.д.

11. Будзе сам кіраваць цагельняй і заўсёды мець запас цэгля.

12. Загадзя рыхтаваць вапну.

13. З цяжкімі пытаннямі межаў звяртаецца да ягамосці войскага Нарбута.

14. Для ксяндза трымаць пару коней, фурманку, чалавека, хлопца і кухара ці старую гаспадыню. З ксяндзом дамаўляецца пра фураж для коней.

15. Касцельныя даходы забіраць у ксяндза штомесяц, падпісваць рэестры, і перадаваць да ягамосці войскага Нарбута, у войскага за здадзеныя грошы браць квітка.

16. Шынкарам за раз шмат трукнаў даваць, зводзіць з імі рахункі і забіраць грошы ў суботу.

17. Зрабіць лядоўню. Мець добрае піва ў бутэльках і добрую гарэлку. Піва зварыць у сакавіку і захоўваць у лядоўні.

18. Трымаць значную колькасць кароў, збіраць масла на сойм, бітую птушку таксама дасылаць у Гародню.

19. Ахвяраванні касцёлу, палотны, воск і г.д. забіраць сябе і запісваць.

20. Задавальняць па-

трэбы касцёла: рамонты, свечкі, лямпы.

21. Заўсёды, асабліва ў плябані і ў фальварку, мець бочкі для вады, драбіны, пажарныя бусакі і іншыя пажарныя прыставанні. Коміны трымаць чыстымі, падрыхтаваць ліхтары для касцёла і фальварка.

22. Трымаць рэестр усіх рэчаў.

23. Клапаціцца пра падданных, пры неабходнасці выклікаць лекара і плаціць, ведаць патрэбы кожнага. У карах быць асыярожным, пільнаваць, каб часта на гандаль не ездзілі і не прадавалі свайго збожжа.

24. Пры адсутнасці ягамосці войскага звяртацца па параду да ягамосці Нарбута - стольніка.

25. Мне пісаць кожны тыдзень і адразу паведамляць, што пра справы, а потым - што робіцца, таксама нагадваць ксяндзу, каб паведамляць аб справах касцёла.

26. Усё пераняўшы, скласці спіс служак як у фальварку, так і ў касцёле, колькі будзе.

27. Плату людзям вымяраць паводле звычайу гэтага краю; гэтак жа і з шынкарамі; мець інфармацыю, што ім даецца за гандаль.

28. Па меры магчымасці ашчаджаць грошы.

29. Калі нехта будзе збываць прыпасы па патрэбе ці з шыноў, дык вывозіць на продаж у Вільню. Але ніколі не пакідаць дом без прыпасаў, лелей мець больш, асабліва ўвесну, калі людзям патрэбна дапамога.

30. Ведаць памеры абшараў палёў і лугоў, пры неабходнасці трымаць парубак, быкоў і коней для работы, мець 4 коней і добрыя вазы для вывозу збожжа з поля і на продаж.

31. Дамовіцца з ягамосцю войскага пра соль, ці купляць яе ў Вільні, ці зімой прывезці з Рыгі для людзей, дамовіцца пра цану.

32. Каб не забыць, усё для памяці сваёй запісваць, каб мноства рэчаў на пачатку не прывяло да памылкі.

33. Будзеш інфармаваць, ці не трэба прывезці французскага віна для касцёла і ў шынок.

34. Можа б не перашкаджала для ўласнай патрэбы ўжываць мёд.

35. Калі пры бровары можна будзе карміць быкоў і свіней, дык гэта выкарыстаць.

Усе гэтыя пункты п. Багінскі пакажа ягамосці войскаму, і дамову з ім падпіша, і будзе выконваць.

Дня 10 ліпеня 1783 у Радзіміне.

Кс. Казімір Нарбут.

Багінскаму я дазволіў мець уласнага каня, каб мець зручнасці і заробак.

У 1784 г. 22 жніўня таму ж Багінскаму дазволіў трымаць другога каня.

Кс. Казімір Нарбут.

* * *

1785 год. 15 ліпеня. У Радзіміне.

Распараджэнне, дадзенае пану Паўлу Багінскаму, загадчыку Лідскай плябані.

Прапелдзёўшы рахункі і тлумачэнні, я заўважаю надзвычайныя выдаткі на ўсё, шмат пазычана грошай і збожжа, пропускі ў запісе кожнай рэчы. Таму раблю наступныя распараджэнні:

1. Каб кожная рэч была запісана ў прыход і расход, гэта значыць прыход збожжа ў снапе і ў зерні, прыход быдла, авечак, свіней, коней і птушак з прыплодам, прыход масла, сыру, сена, меду, воску, алею, ільну, канопляў і г.д. Расход збожжа на пасеў і продаж, хлеб, асабліва для ксяндзоў, сябе і чэлядзі, расход кашы, сала, масла, сыроў, палатна, валовых скур, авечых скурак, свіней, птушкі і г.д., якія былі прададзены ці спажытыя.

2. Грошай не выдаткоўваць без парады з ягамосцю войскаму Лідскаму, да якога звяртацца па кожнай справе, слушацца яго рад і штомесяц аддаваць яму рахункі ці тады, калі ён захоча.

3. У свіран сам або жонка павінны хадзіць і ключы хаваць у сябе, але ніколі не даваць іх чыну.

4. Навучыцца падлічыць колькасць мукі для хлеба і сала, каб без лішку чэлядзь мела неабходнае.

5. Касцельныя даходы ў грашах і воску ў ксяндзоў павінен забіраць; грошы аддаваць ягамосці войскаму, а воск забіраць на патрэбы касцёла, за збожжа і іншыя рэчы, аддадзеныя як правянт, даваць ксяндзам квітка, а сабраныя як ахвяраванне хлеб аддаваць часткова лідскім а часткова крупаўскім жабракам, а рэшту выдаткоўваць на чэлядзь ашчадна, каб не было лішку.

6. Грошай ані збожжа нікому не пазычаць без дазволу ягамосці войскага, апрача сваіх падданных, якім насамрэч патрэбна, а што каму пазычаецца, адразу запісваць і вызначыць тэрмін, калі павінен аддаць.

7. Запісваць таксама звезенья цэглу і вапну.

8. Ад арандатару не браць грошай па частках а толькі ў тэрмін.

9. Прыход і расход гарэлкі запісваць, чэлядзі даваць толькі на святы, цівунам - калі верныя і пільныя, дык можна часцей; іншым, толькі калі была вельмі важная работа дапазна.

10. Не дазваляю аніякіх экстраардынарных выдаткаў, напрыклад падчас судоў, сходаў або іншых з'ездаў. Ніхто з маіх братаў не мае права загадваць, таксама як і ксяндзы, якія жывуць на плябані, толькі сам ягамосць войска Лідскага мае ўладу і права распараджацца, без яго выразнага загаду нікому нічога не даваць, нават маім родным.

11. Мураванага дома на могілках нікому не наймаць, а чакаць распараджэння ягамосці войскага.

12. Каб уберагчыся ад празмерных выдаткаў, на ўсё скласці табліцу расходаў для сябе і чэлядзі, якую ягамосць войска павінен зацвердзіць.

Радзімін, год 1785, 21 ліпеня.

Кс. Казімір Нарбут, Лідскі пробашч.

Пераклад Леаніда Лаўрэша.

Легіянер і Лірнік,

або Вяртанне на Бацькаўшчыну Антона Гарэцкага

Развагі над кнігаю Ганны Шаўчэнкі "Паэзія Антона Гарэцкага і станаўленне рамантычнай традыцыі ў літаратуры Беларусі XIX стагоддзя", Мінск, Кнігазбор, 2015.

Кніга Ганны Шаўчэнкі вяртае яе героя, калісьці змушанага стаць выгнанцам з радзімы, у Беларусь. А герой гэтай кнігі - паэт і паўстанец Антон Гарэцкі (1787-1861), асоба легендарная і знакавая для свайго часу, для беларуска-літвінскага і польскага "краёвага" культурнага кантэкстаў XIX стагоддзя. Ён варты таго, каб і сёння не быць забытым у імклівым бегу часу, паколькі быў сапраўдным Легіянерам і Лірнікам з вялікай літары ў высокім патрыятычным і духоўным нападзенні гэтых паняццяў.


Аўтар кнігі ўпершыню ў беларускім літаратуразнаўстве раскрывае глыбіню і змястоўнасць паэтычнай творчасці ўраджэнца Вільні, актыўнага дзеяча моладзевых літаратурна-грамадскіх таварыстваў, а пасля паўстання 1830-1831 гадоў эмігранта, змагара за вызваленне Айчыны і яркага паэта-наватара свайго часу Антона Гарэцкага. Гэта вынік шматгадовай карпатлівай працы маладой даследчыцы, якая рупліва збірала крыніцы, іх удумліва асэнсоўвала ў сувязі з асаблівасцямі літаратурнага кантэксту беларуска-польскага культурна-гістарычнага памежжа першай паловы XIX стагоддзя. Ганна Шаўчэнка таксама з таленавітым майстэрствам пераклала многія паэтычныя творы Антона Гарэцкага на беларускую мову, і яе пераклады паспяхова ўвайшлі ў найноўшыя хрэстаматыі і анталогіі літаратуры Беларусі XIX стагоддзя, з цікавасцю ўспрымаюцца сучасным чытачом

Актуальнасць гэтай кнігі, таксама як і яе навізна, тлумачыцца той акалічнасцю, што літаратура Беларусі XIX стагоддзя працягвала заставацца шматмоўнай, а польскамоўная плынь была яе неад'емнай часткай, праз якую выяўляліся асаблівасці нацыянальнага менталітэту, гісторыі і традыцый, што на сёння складае агульную культурную спадчыну народаў былой Рэчы Паспалітай: у дадзеным выпадку польскага і беларускага (у кантэксце XIX стагоддзя паняцце "беларускі" ўключала ў сябе таксама паняцце "літвінскі") народаў. Надзвычай красамоўным фактам у такіх варунках з'яўляецца тое, што першы свой зборнік вершаў, які адразу прынёс яму па-

этычную славу і шырокае прызнанне, Антон Гарэцкі назваў "Паэзія літвіна" (Парыж, 1834).

Важна адзначыць таксама, што славыты беларускі мастак Валенці Ваньковіч (1800-1842) быў родным пляменнікам Антона Гарэцкага па ліній маці Схаластыкі Гарэцкай (Ваньковіч), і сярод найвыбітнейшых партрэтаў яго пэндзля (а гэта найперш партреты Адама Міцкевіча) ёсць таксама партрэт яго дзядзькі, у якім мастак здолеў перадаць узнёскасць духу і эстэтычную элегантнасць шанаванага паэта і свайго крэўнага. Зрабіць на гэтым акцэнт бачыцца сёння асабліва важным, паколькі постаць мастака Валенці Ваньковіча трывала замацавалася ў свядомасці сучаснікаў як прыналежная да беларускага мастацтва (пры гэтым, зразумела, ён не адлучаны і ад мастацтва польскага). Такого ж падыходу і замацавання вымагае таксама постаць Антона Гарэцкага, паколькі і мастак, і пісьменнік - гэта прадстаўнікі адной сям'і, і іх жыццёвыя ды творчыя біяграфіі ў многім падобныя і тыповыя для прадстаўнікоў культурна-інтэлектуальнай эліты таго часу, сваім паходжаннем звязанай з Беларуссю.

Да з'яўлення кнігі Ганны Шаўчэнкі постаць Антона Гарэцкага ў беларускім літаратуразнаўстве толькі эпизодычна згадвалася пераважна ў сувязі з жыццямі і творчасцю Адама Міцкевіча, і былі вядомымі толькі некалькі яго вершаў у перакладах Уладзіміра Мархеля і Кастуся Цвіркi. Аднак ні гэтыя творы, ні біяграфічныя згадкі не давалі поўнага ўяўлення пра значнасць творчай асобы Антона Гарэцкага і ролю, якую ён адыграў у развіцці літаратурнага руху Беларусі XIX стагоддзя, у станаўленні рамантычнага кірунку ў ім. Былі невядомымі і мала асветленымі таксама творчыя стасункі, якія лучылі яго з тагачаснымі літаратурнымі асяродкамі (напрыклад, таварыствамі шубраўцаў і філаматаў), пісьменнікамі-папярэднікамі і наступнікамі (Ф. Князьніна, Ю. Нямцэвіч, А. Міцкевіч, У. Сыракомлем ды інш.). А таксама заставаліся пазаввагай беларускіх даследчыкаў абсягі творчай спадчыны пісьменніка, яе праблематыка, жанравыя асаблівасці,



глыбокая духоўнасць і яркавы патрыятычны ("літвінскі") пафас. Дзякуючы ґрунтоўнаму даследаванню Ганны Шаўчэнкі постаць Антона Гарэцкага не толькі застаецца адной з ключавых у перадрэмантычным руху польскай літаратуры ў шырокім сэнсе слова (як літаратуры ўсёй былой Рэчы Паспалітай), але і паўнаважна ўлічваецца ў літаратурны рух Беларусі XIX стагоддзя, што істотна дапаўняе і пашырае межы інтэрпрэтацыі творчасці гэтага пісьменніка: не толькі ў кантэксце літаратуры польскай, але ў кірунку прыналежнасці яе да шматмоўнай літаратуры Беларусі як культурнага феномена XIX стагоддзя.

Трэба мець на ўвазе і тое, што для XIX стагоддзя паняцце польскай літаратуры і гачаснымі літаратурнымі асяродкамі (напрыклад, таварыствамі шубраўцаў і філаматаў), пісьменнікамі-папярэднікамі і наступнікамі (Ф. Князьніна, Ю. Нямцэвіч, А. Міцкевіч, У. Сыракомлем ды інш.). А таксама заставаліся пазаввагай беларускіх даследчыкаў абсягі творчай спадчыны пісьменніка, яе праблематыка, жанравыя асаблівасці,

дзіслава Сыракомлі, Габрыэлі Пузынінай і многіх іншых пісьменнікаў) разглядаць у рэчышчы дзвюх літаратур: беларускай і польскай, а не абмяжоўвацца адной з іх, што было б неапраўдана з пункту гледжання літаратурнай сітуацыі XIX стагоддзя для Беларусі.

У працы Ганны Шаўчэнкі гучаць ґрунтоўныя і кампетэнтныя адказы на ўсе ключавыя пытанні, што тычыцца стасункаў Антона Гарэцкага з пісьменніцкім асяродкам свайго часу, яго ўплыву на літаратурны працэс, яго ролі ў выспяванні рамантызму ў тагачасным літаратурным руху. У кнізе глыбока даследаваны жанравыя, ідэяна-тэматычныя, вобразна-стыльовыя асаблівасці багатай творчай спадчыны Антона Гарэцкага, перададзены яе наватарскі дух, бо паэт быў у многім першапраходцам на літаратурным полі свайго часу: аб гэтым сведчыць як яго "варская" патрыятычная паэзія, так і сатырычная байкапісная творчасць. Варта таксама дадаць, што кніга Ганны Шаўчэнкі мае прадуманую лагічную кампазіцыю, вызначаецца

высокай культурай пісьма, а яе навуковы стыль працягвае лепшыя традыцыі айчынай акадэмічнай філагічнай навукі, дзе даходлівасць і яснасць выкладання думак і разважанняў спалучаецца з навуковай выверанасцю і дакладнасцю фактаў і высноў. Кніга прываблівае багачем выкарыстання ў ёй фактычнага матэрыялу, большая частка якога была практычна недаступная ў Беларусі і над збіраннем якога аўтар працавала пераважна ў бібліятэках Літвы і Польшчы.

Запатрабаванасць даследавання, прысвечанага творчасці Антона Гарэцкага, тлумачыцца таксама тым, што імя гэтага аўтара ўведзена ў сучасныя навучальныя праграмы і адукацыйны працэс пры вывучэнні культурнай і літаратурнай спадчыны Беларусі XIX стагоддзя.

Такім чынам, гэтая кніга з'яўляецца першым, праведзеным у Беларусі, ґрунтоўным даследаваннем творчасці Антона Гарэцкага і ўводзіць яго постаць у кантэксце літаратуры Беларусі XIX стагоддзя як паэта - прадвесніка рамантызму, стваральніка "новага" стылю, чья творчасць была ў цэнтры тагачасных гарачых дыскусій і дзякуючы гэтаму актыўна ўплывала на літаратурны працэс, агульны на той час для беларускай і польскай літаратур. Творчасць Антона Гарэцкага спрыяла ўмацаванню ў літаратурным працэсе рамантычных тэндэнцый, а сёння дапамагае больш поўна і глыбока асэнсаваць яго канкрэтныя праявы.

У кнізе Ганны Шаўчэнкі падрабозна аналізуецца "вайсковая" паэзія Антона Гарэцкага, тэматычна прысвечаная напалеонаўскім войнам і Лістападаўскаму паўстанню 1830 года. Паэт быў непасрэдным удзельнікам і сведкам гэтых падзей, маючы свядомасць патрыятычна свайго краю, панявольнага ў канцы XVIII стагоддзя ў выніку трох падзеяў Рэчы Паспалітай чужой імперскай прагавітасцю, ён стаў змагаром за вызваленне Айчыны з-пад улады Расійскай імперыі і змушаны быў прыняць пазней на сябе як і тысячы суайчыннікаў, лёс эмігранта. Таму ваенныя "спевы" і "гімны" сталіся на пэўны час тэматычнай і настраўнай дамінантай яго твор-

часці, яны абуджалі ў суайчынніках патрыятычныя пачуцці і змагарны дух. Даследчыца параўноўвае паэзію Гарэцкага з творамі Ю.У. Нямцэвіча, А. Міцкевіча, У. Сыракомлі, выяўляе падабенства праблемнага поля ў духоўных і патрыятычных матывах. Вызначальнымі жанравымі формамі становяцца тут гістарычныя спеў і дума. Творы насычаны бібліяграфічнай і навуковай дакладнасцю ў Беларусі і над збіраннем якога аўтар працавала пераважна ў бібліятэках Літвы і Польшчы.

У кнізе Ганны Шаўчэнкі зроблены таксама ґрунтоўны і ўсебаковы аналіз сатырычнай байкапіснай творчасці Антона Гарэцкага ў кантэксце байкапіснай традыцыі перадрэмантызму (Ф. Князьніна, Ю. Нямцэвіча) і ў цэлым у кантэксце еўрапейскай байкапіснай традыцыі. Аўтар вызначае наватарства Гарэцкага - байкапісца і яго ўплыў на эвалюцыю жанру байкі (напрыклад, у творчасці А. Міцкевіча), што выявілася ў нападзенні вядомых сюжэтаў актуальным для таго часу сацыяльным і грамадска-палітычным зместам, звязаным з падзеямі Рэчы Паспалітай і яго наступствамі.

Праз творчасць Антона Гарэцкага даследаванне Ганны Шаўчэнкі глыбока і сутнасна характарызуе спецыфіку такой пераходнай эстэтычнай з'явы, як перадрэмантызм, што ў беларускім літаратуразнаўстве дагэтуль практычна амаль не разглядалася. Таксама як наватарскі варта адзначыць праведзены ўпершыню ў беларускім і польскім літаратуразнаўстве параўнальна-тыпалагічны аналіз твораў Антона Гарэцкага з творамі яго сучаснікаў, папярэднікаў і наступнікаў (Францішка Князьніна, Адама Нарушэвіча, Юльяна Нямцэвіча, Адама Міцкевіча, Уладзіслава Сыракомлі ды інш.), што дае магчымасць уяўляць літаратурны працэс у той паўнаце і ўзаемазлучанасці з'яў, якія могуць губляцца пры аднамерным падыходзе.

*Ірына Багдановіч,
канд. філ. навук.*

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Юля Бажок, Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Аляксей Карпенка, Эла Оліна, Ігар Пракаповіч, Аляксей Пяткевіч, Станіслаў Суднік, Павел Сцяцко, Алес Трусаў, Дзяніс Тушыньскі, Аляксей Шалахоўскі.

<http://naszaslowa.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbn-mova.by/>
<http://nashaslova.mns.by/>

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.
231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.
Выдавец: Установа інфармацыі "Выдавецкі дом ТБМ".
Газета падпісана да друку 24.08.2015 г. у 17.00. Замова № 2653.
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.
Падпісны індэкс: 63865.
Кошт падпіскі: 1 мес. - 8750 руб., 3 мес. - 26250 руб.
Кошт у розніцу: па дамоўленасці.

Заснавальнік:

ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб рэгістрацыі № 908 ад 18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі:

231293, Лідскі р-н, в. Даліна.

Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslowa@tut.by